



# ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

2 САКАВІКА 2011 г.  
СЕРАДА  
№ 40  
(26904)

Кошт 650 рублёў

ВЫДАЕЦЦА 39 ЖНІўНА 1917 г.

Індэкс	месяц	I квартал	паўгоддзе
63850 (індыўідуальны)	12400	37200	74400
63145 (інд. для ветэранаў вайны, пенсіянераў)	11600	34800	69600
63858 (ведамасны)	19900	59700	119400
63239 (ведамасны, для ўстаноў міністэрстваў аховы здароўя, адукацыі і культуры)	18000	54000	108000

Заставайцеся з намі!

## Беларускія ініцыятывы ў АДКБ атрымаюць практычную рэалізацыю

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка, які з'яўляецца ў цяперашні час Старшынёй Савета калектывнай бяспекі АДКБ, 1 сакавіка зацвердзіў План мерапрыемстваў па рэалізацыі рашэнняў снежаньскай сесіі Савета калектывнай бяспекі АДКБ. Падчас сустрэчы з Генеральным сакратаром АДКБ Мікалаем Бардзюжам былі абмеркаваны прыярытэты накірункі дзейнасці АДКБ ва ўмовах сучаснай сітуацыі ў свеце. «У нас ёсць шэраг пытанняў, якія мы павінны абмеркаваць, тым больш што, па-першае, Беларусь старшыняствуе ў нашай ваенна-палітычнай арганізацыі. Па-другое, фон сённяшняй нашай размовы не вельмі прыемны, я маю на ўвазе ў свеце, ды і ў нас праблем хапае (у рэгіёне АДКБ)», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. Акрамя таго, Прэзідэнт прапанаваў абмеркаваць і шэраг іншых пытанняў, у тым ліку беларуска-расійскія. «Мяне будучы цікавіць і вашы ацэнкі далейшых перспектыв, у тым ліку Саюзнай дзяржавы і яе ролі ў АДКБ», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

На снежаньскай сесіі Беларусь заявіла пра тры прыярытэты, якія яна будзе рэалізоўваць падчас свайго старшынства. Паводле слоў Мікалая Бардзюжы, зыходзячы з вылучаных Беларуссю ініцыятыў, вялікая ўвага будзе надавацца развіццю міратворчага патэнцыялу АДКБ, дзейнасці КСАР, мерапрыемствам па баявой падрыхтоўцы і шэрагу іншых накірункаў, у тым ліку асабліва сучаснаму ўзбраенню і тэхніцы. Акрамя таго, адным з прыярытэтаў будзе з'яўляцца стварэнне інстытута партнёрства АДКБ, а таксама каардынацыя энцэпалітычнай дзейнасці.

Такім чынам, План, зацверджаны Аляксандрам Лукашэнкам, складаецца з двух раздзелаў. У першы ўключаны беларускія ініцыятывы і прыярытэты ў перыяд старшынства, у другі — мерапрыемствы па рэалізацыі рашэнняў снежаньскай сесіі Савета калектывнай бяспекі АДКБ. «Галоўная задача — гэта адладка арганізацыі, падрыхтоўка яе да практычнага выкарыстання ў выпадку якіх-небудзь крызісных сітуацый», — адзначыў Генеральны сакратар АДКБ.

Сярод вылучаных Беларуссю ініцыятыў і прыярытэтаў — стварэнне дзейнай сістэмы рэагавання на крызісныя сітуацыі, прапрацоўка пытанняў, звязаных з перспектывамі арганізацыі міратворчай дзейнасці ў сумесным АДКБ-ААН фармаце; стварэнне інстытута партнёрства АДКБ; пераход да практычных мерапрыемстваў па падрыхтоўцы Міратворчых сіл АДКБ да выкарыстання па прызначэнні; распрацоўка і зацвярджэнне мэтавай праграмы аснашчэння Калектывных сіл аперацыйнага рэагавання сучаснымі ўзбраеннем, ваенай і спецыяльнай тэхнікай, спецыяльнымі сродкамі.

Сярод прыярытэтаў таксама — прыцягненне органаў кіравання і фарміравання сіл і сродкаў сістэмы калектывнай бяспекі АДКБ для ўдзелу ў сумесных мерапрыемствах аперацыйнай і баявой падрыхтоўкі, якія праводзяцца ў рэгіёнах калектывнай бяспекі; адпрацоўка ў рамках рэалізацыі Плана работы дзяржаў — членаў АДКБ па фарміраванні сістэмы калектывнага рэагавання на надзвычайныя сітуацыі адзінага парадку прычыннення КСАР АДКБ для ліквідацыі НС на тэрыторыях дзяржаў — членаў арганізацыі; распрацоўка прапановы па стварэнні прававых рамак для фарміравання спісу асоб, уезд якіх у дзяржавы — члены АДКБ забаронены або непажаданы.

Мікалай Бардзюжа таксама далучыў кіраўніку беларускай дзяржавы аб павядзенні ў Кыргызстан: сітуацыі, мерах, якія прымаюцца па забеспячэнні стабільнасці, недапушчэнні паўтору масавых беспарадкаў. «Акрамя таго, там ёсць дастаткова вялікія пытанні, звязаныя з актывізацыяй экстрэмісцкага падполля, экстрэмісцкай дзейнасці арганізацый, якія базуюцца ў Афганістане. Гэтыя пытанні мы таксама абмяркоўвалі з Прэзідэнтам».

**Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Далю Грыбаўскайтэ з днём нараджэння**

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Літвы Рэспублікі Далю Грыбаўскайтэ з днём нараджэння.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Жывая зямля



## БЯСКОНЦАЯ ШЧОДРАСЦЬ ПАДЗЕМНАГА ВОЗЕРА

КАЛЯ ўЕЗДУ ў вёску Беларучы з заходняга боку (з 1860 года, як сьвідраюць некаторыя мясцовыя жыхары) дзень і ноч струменіць моцны паток вады. Месца па традыцыі называюць крывіцай, хоць вядома, што вада зьбігае сюды па трубе з вялікага падземнага возера. Напор вады настолькі моцны, што саркалітравыя ёмістасці напаўняцца літаральна за 20-25 секунд. Хатнія гаспадыні лічаць беларучскую ваду незаменимым кампанентам у нарыхтоўцы народных закатак, марынадаў і саленняў, а медыкі рэкамендуюць ужываць азьёры дар для падтрымання добрага здароўя.

Лагойскі раён.

## АДГРЫПАВАЛІ?

Як паведамае прэс-служба Міністэрства аховы здароўя, у Беларусі адзначаецца выразная тэндэнцыя зніжэння захваральнасці вострымі рэспіраторнымі інфекцыямі.

Па стане на 28 лютага ў 18 кантрольных гарадах краіны захваральнасць ВРІ знізілася на 13,2 працэнта ў параўнанні з папярэднім тыднем. Такім чынам, захваральнасць зніжаецца ўжо два тыдні запар. Зніжэнне ўзроўню захваральнасці назіралася ва ўсіх кантрольных гарадах, у тым ліку і на тых адміністрацыйных тэрыторыях, дзе пакуль яшчэ працягваецца рэалізацыя комплексу прафілізіямных мерапрыемстваў. Навучальны працэс спынены ў 25 школах. У маштабах сёрапейскага рэгіёна грып пакуль захоўвае сваю актывнасць, аднак ужо наметыліся прыкметы верагоднага пачатку зніжэння інтэнсіўнасці захваральнасці. У Расійскай Федэрацыі эпідэмічны пад'ём захваральнасці захоўваецца ў 5 федэральных акругах.

Надзея НИКАЛАЕВА.

## Парадак увозу грамадзянамі аўтамабіляў з Беларусі ў Расію будзе спрошчаны

Аб гэтым паведаміў учора журналістам начальнік упраўлення арганізацыі мытнага кантролю Дзяржаўнага мытнага камітэта Беларусі Уладзімір Арлоўскі, перадае БЕЛТА.

З другога паводзіны сакавіка 2011 года расійская мытна не будзе патрабаваць даведаць ад фізічных асоб на вываз аўтамабіляў з Беларусі. Аб гэтым дамовіліся кіраўнікі мытных службаў Беларусі і Расіі 25 лютага на сустрэчы ў Маскве.

Грамадзяне, якія набылі аўтамабіль да 1 студзеня 2010 года, змогуць прадаць іх у Расіі без даведак.

Гучная справа

## АДНАГО ТРЭНЕРА ПА ДЖЫУ-ДЖЫЦЦУ ПРЫГАВАРЫЛІ ДА СМЯРОТНАГА ПАКАРАННЯ, ДРУГОГА — ДА ПАЖЫЦЦЭВАГА ЗНЯВЛЕННЯ

Аб гэтым карэспандэнту «Звязды» паведамілі ў Генеральнай пракуратуры Беларусі.

Раследаваннем устаноўлена, што заснавальнік і старшыня Беларускага рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Джыу-джыцу і самаабарона» Аляксандр Козыраў у чэрвені 2009 года стварыў і ўзначаліў арганізаваную ўзброеную групу з мэтай разбойнага нападу на грамадзян. У яе склад увайшлі трэнеры-выкладчыкі вышэйназванага грамадскага аб'яднання. Банду затрымалі 12 верасня 2009 года. Да гэтага часу яна паспела з прымяненнем агнястрэльнай зброі здзейсніць разбойныя напады на 6 чалавек, замаха на забойства 2 чалавек і пазбавіць жыцця 4 чалавек. Пры гэтым чужыя аўтамабілі і маёмасць, якая знаходзілася ў іх, прывысвойвалі. Усе пацярпелыя — грамадзяне Расійскай Федэрацыі і Рэспублікі Малдова. Органам папярэдняга следства, адзначылі ў Генпракуратуры, устаноўлены і іншыя эпизоды злычыннай дзейнасці банды.

Крымінальнае праследаванне ў адносінах Козырава было спынена 20 красавіка 2010 года ў сувязі са смерцю. Яго ж напарнікаў, былых трэнераў па джыу-джыцу, суд Магілёўскай вобласці прыгаварыў да суровых мер пакарання: Мяліку прызначана пакаранне смерцю з канфіскацыяй маёмасці, Сычову — пажыццёвае зняволенне таксама з канфіскацыяй маёмасці. Абодва мужчыны прызначаны в'язавымі ў здзяйсненні збойства дзюдо і больш асоб з карысных публічнасці, у разбой, крадзяжах, бандытызме. Прысуд уступіў у законную сілу, казачыныя скаргі падушных пакінулі без задавальнення.

Надзея ДРЫЛА.

## У МІНСКУ П'ЯНЫ КІРОВОЦА ЕХАЎ З... МЁРТВЫМ ПАСАЖЫРАМ

Акалічнасці ўсяго, што адбылося да незвычайнага ДТЗ, праваахоўнікам яшчэ трэба будзе высветліць, а пакуль што пра некаторыя падрабязнасці гэтага здарэння карэспандэнту «Звязды» распавяла старшы інспектар па агітацыі і прапагандзе аддзела ДАІ Цэнтральнага РУУС Анастасія Цыбіна.

У Мінску насупраць Палаца Рэспублікі нецярпячы кіроўца аўтамабіля «Нісан» пад'іў заду «Аўдзі», якая ў сваю чаргу «траўмавала» «Пежо». Калі людзі, што ехалі ў апошніх машынах, падышлі да «Нісана», то ўбачылі, што за рулём аўтамабіля няма нікога, толькі на пераднім сядзенні спіць пасажыр, а другі — сядзіць заду. Прычыну ніхто з іх на просьбу выйсці з салона аўто не рэагаваў; у справу прыйшлося ўмяшчацца супрацоўнікам МНС, якія разб'якавалі дзверы, пасля чаго высветлілася шмат цікавага. Па-першае, кіраваў «Нісанам» 23-гадовы жыхар Светлагорска, які не толькі сеў за руль п'яным, але і не мае вадзіцельскага паведэння: пасля ўчынення ДТЗ ён хуценька пераскокнуў на задняе сядзенне аўто. Не менш уразіла відэаочыя і тое, што пасажыр на пераднім сядзенні не спаў — чалавек аказаўся і... мёртвым. Паводле папярэдніх звестак, прычынай яго смерці не магло стаць ДТЗ, ён памёр яшчэ да сутыкнення машын. Што ж датычыцца віоўніка, то ён быў пад «вялізнай мухай», у яго крыві знойдзена калія трох праміле этылавага спірту. Паводле яго слоў, з нябожчыкам яны знаёміліся ў дзень здарэння і выпілі, калія... трох бутэлек гарэлкі...

Марыя ДАДАЛКА.

## Дырэктар ААТ «Ашмянскі мясакамбінат» Тамара ФІЛІПОВІЧ:



**«Ашмяны»**  
лідары эканомікі Беларусі

Прыемна, калі даўнія знаёмыя і надзейныя партнёры сустракаюць выключна добрымі навінамі. А ў ААТ «Ашмянскі мясакамбінат» за апошні час іх назіралася нямала. Без аглядкі на сусветны эканамічны крызіс прадпрыемства не толькі ўтрымала, а нават павялічыла аб'ёмы вытворчасці. Тут самая высокая ў галіне загрузка магутнасцяў — 100 працэнтаў. Пабудаваны і ўведзены ў эксплуатацыю новая сучасная лабараторыя, цэх сыравэнджаных каўбас, халадзільны цэх на 500 тон... Вырас экспарт. Нават часткі дасягненняў было б дастаткова, каб у добрым настроі і з аптымізмам адсвяткаваць 110-гадовы юбілей камбіната! Аднак і ён ужо ў гісторыі. А прадпрыемства руліва працуе і крочыць далей.

# «МЫ ПРАЦУЕМ НЕ ДЛЯ МАГАЗІНАЎ, А ДЛЯ ЛЮДЗЕЙ!»

## Партрэт у інтэр'еры справы жыцця

Нарыс пра чалавека працы і нават кіраўніка — жанр у сучаснай журналістыцы не модны. Лічым, дарэмна. Аднак, на наша творчае шчасце, складалася так, што сённяшні расказ пра паспяховае прадпрыемства — ААТ «Ашмянскі мясакамбінат» — будзе не поўным, калі ў аповед яркай стужай не ўплесці постаць яго кіраўніка — Тамары ФІЛІПОВІЧ. Жыццё злучыла гэтыя два лёсы — лёс чалавека і лёс прадпрыемства — у далёкім 1964 годзе. Дагэтуль яны неразрывныя. І цяжка сказаць, хто на каго паўплываў больш...

«Чалавек, які мае свой пункт гледжання і неабякава да ўсяго, што адбываецца навокал. Абсалютна творчая асоба, шматгранны талент якой працягваецца ва ўсім, за што бярэцца». Так адзываюцца зусім розныя людзі, у якіх мы запыталіся пра Тамару Уладзіміраўну.

Дырэктар буйнога прадпрыемства з больш як 33-гадовым кіраўніцкім стажам, член Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь II і III склікання, былы член Пастаяннай камісіі Міжпарламентскай

Асамблеі Еўраазійскай эканамічнай садружнасці па эканамічнай палітыцы і намеснік старшыні Пастаяннай камісіі па эканоміцы, бюджэце і фінансах, яна мае званні «Ганарова грамадзяніна горада Ашмяны», «Жанчына года 2008 Беларусі» і намінацыі «За лідарства і паспяховае кіраўніцтва». Яе імя занесена ў Кнігу Славы Гродзенскай вобласці, яна ўзнагароджана медалімі Ефрасінні Полацкай, «За долблесную працу», «Ветэран працы»... Вось далёка не ўсе рэгалі Тамары Філіповіч. Здавалася б, пасля такога чалавеку ёсць ад чаго супакоіцца, расправіць плечы ад нядаўняга непамернага цяжару і напусціць заслужаную важнасць... Дзе там! Калі Тамара Уладзіміраўна не ў ад'ядзе, не на перамовах, не зьямаецца сацыяльнымі праектамі, то яе куды прасцей сустрэць у цэху, на тэрыторыі камбіната, чым у дырэктарскім крэсле. Вось і на сустрэчу з журналістамі «Звязды» ў канферэнц-залу вярнулася з вытворчасці.



## «Нашу каўбаску можна есці без усялякай апаскі!»

«...Такі пачатак сустрэчы, прызначна, крху зб'янтэжыў. Здаецца, ні мы асабіста, ні газета ніколі падобных сумненняў не выказвалі. Як высветлілася падчас размовы, Тамара Уладзіміраўна, нягледзячы на велізарную занятасць на прадпрыемстве, у грамадскіх, сацыяльных і творчых праектах, знаходзіць час на тое, каб трымаць руку на пульсе друкаванага слова. Асабліва, калі яно датычыцца камбіната ці месапрапрацоўчай галіны краіны ў цэлым. Вось і «спатыкнулася» на артыкул, які «папярэджваў» спажывоўцаў пра небяспеку, якую быццам бы тоіць мясная прадукцыя.

— Справа ў тым, што засцярогі, якія выказвае аўтар, не маюць пад сабой аніякіх падстаў, калі размова ідзе аб прадукцыі беларускіх мясакамбінатаў, — патлумачыла Тамара Уладзіміраўна. Магчыма, для суседніх дзяржаў, чые стандарты дапускаюць розныя замены мяса, гэты артыкул і актуальны. Але беларускую, у тым ліку ашмянскую каўбаску можна есці без усялякай апаскі і выключна на здароўе!

— Тамара Уладзіміраўна, а менавіта якія распаўсюджаны «страшыльнікі» пра каўбасу не маюць дачынення да беларускай прадукцыі?

— Тое, што вараная каўбаса ўтрымлівае ледзь не 2 працэнты мяса, а астатняе — соя, кроў, вентыры і нават цэлюлоза. Лухта! У Беларусі не будуць рабіць каўбасу з мяса. Вядома, там прысутнічае ў нейкай невялікай колькасці той жа бялковы стабілізатар. Але што гэта такое? Гэта правараная, здробленая ў эмульсію шкурка, якую лёгка пераварыць любы страўнік. Людзі не разумюць, што гэта нам неабходна, што гэта калаген. А чалавеку, каб падтрымліваць эластычнасць сухажылля, працаздольнасць суставоў, яго трэба ўжываць у ежу ўжо з 23 гадоў! Мясца вышэйшага гатунку гэтага эфекту не дае. Ча-му людзі са старажытных часоў елі халадзец?

— Тамара Уладзіміраўна, як прадпрыемства завяршыла мінулы год і з якім настроем увайшло ў новы?

— Скажаць па чыскасці, пачатак года для нас не вельмі ўдалы, — дзеліцца клопатамі Тамара Уладзі-

гэтай рэцэптуры ніхто за ўвесь час ніводнага разу не адыходзіў! Мы не дадаём туды бялковае змольнісо. Больш за тое, мы выкарыстоўваем нават натуральныя курныя яйкі, а не яечны парашок. Есць вельмі сур'ёзныя нарматыўныя дакументы, зацвярджаныя органамі стандартызацыі, сан-эпідэміялогіі... Ну як ты пакладзеш у каўбасу тое, чаго там, згодна з дакументам, быць не павінна? Іншая справа, што ў сусветнай гатунку гэтага эфекту не дае. Ча-му людзі са старажытных часоў елі халадзец?

— Так што, натуральны — падкрэсліваю — натуральны бялковы стабілізатар у асобных відах нашай прадукцыі прысутнічае. Але калі ў склад дотарскай каўбасы вышэйшага гатунку павінны уваходзіць толькі свініна, ялавічына, сухое малако і курынае яйка, то так яно і ёсць — ад

гэтай рэцэптуры ніхто за ўвесь час ніводнага разу не адыходзіў! Мы не дадаём туды бялковае змольнісо. Больш за тое, мы выкарыстоўваем нават натуральныя курныя яйкі, а не яечны парашок. Есць вельмі сур'ёзныя нарматыўныя дакументы, зацвярджаныя органамі стандартызацыі, сан-эпідэміялогіі... Ну як ты пакладзеш у каўбасу тое, чаго там, згодна з дакументам, быць не павінна? Іншая справа, што ў сусветнай гатунку гэтага эфекту не дае. Ча-му людзі са старажытных часоў елі халадзец?

Яшчэ адна парада — уважліва стаўцеся да выбару месца, дзе набываецца мясная прадукцыя. Лепш, калі гэта будзе крама. І лепш, калі вытворца мясных прадуктаў (ды і мяса) будзе вядомы беларускі мясакамбінат.

— Тамара Уладзіміраўна, як прадпрыемства завяршыла мінулы год і з якім настроем увайшло ў новы?

— Скажаць па чыскасці, пачатак года для нас не вельмі ўдалы, — дзеліцца клопатамі Тамара Уладзі-



Вакуумныя шпрыцы — высокапрадукцыйнае абсталяванне для вытворчасці каўбас.



ISSN 1990 - 763X

СЯРГЕЙ РУМАС НАЗНАЧАНЫ НАЦЫЯНАЛЬНЫМ КААРДЫНАТАРАМ БЕЛАРУСІ ПА ПЫТАННЯХ СІД

Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка 25 лютага падпісаў Указ № 74, якім наместнік прэм'ер-міністра Беларусі Сяргей Румас назначаны нацыянальным каардынатарам Рэспублікі Беларусь па пытаннях Са-дружэцтва Незалежных Дзяржаў.

СТЫПЕНДЫ ПРЭЗІДЭНТА БЕЛАРУСІ НАЗНАЧАНЫ 99 АСПІРАНТАМ

Стыпендыі Прэзідэнта Беларусі назначаны 99 аспірантам, якіх навукаюцца па вочнай форме ў дзяржаўных установах, што забяспечваюць атрыманне адукацыі пасля ВНУ. Адапаведнае рас-парэджэнне Аляксандр Лукашэнка падпісаў 25 лютага.

Найбольшая колькасць адзначаных аспірантаў выконваюць даследа-ванні па тэхнічных (27 чалавек) і сацыяльна-эканамічных навуках (24 чалавек). 21 аспірант мае выдатную паспяховаць, 13 з'яўляюцца сау-аутарамі манатграфіяў і навучальна-метадычных дапаможнікаў, 21 мае па-тэнты на вынаходствы і карысныя мадэлі.

Адначасова павышаны памер прэзідэнцкіх стыпендыяў і устаноўлена, што яна будзе ў 1,5 раза вышэйшай за дзяржаўную стыпендыю аспірантаў. Прынятыя рашэнні з'яўляюцца сведчаннем пастаяннай падтрымкі і стымулявання навуковай сферы з боку дзяржавы.

У БЕЛАРУСІ ПАШЫРАЮЦА МАГЧЫМАСЦІ ПА ВЫКАРЫСТАННІ СПОНСАРСКАЙ ДАПАМОГІ Ў СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

Адапаведна ўказ № 77, накіраваны на пашырэнне магчымасцяў прадастаўлення і выкарыстання бязвыплатнай (спонсарскай) дапамогі ў сферы культуры, 28 лютага падпісаў кіраўнік дзяржа-вы Аляксандр Лукашэнка.

Гэтым нарматыўным прававым актам пашыраны пералік мэт дзейнас-ці ў сферы культуры і мастацтва, для рэалізацыі якіх можа быць прада-стаўлена такая дапамога. Цяпер спонсарскія сродкі можна будзе накіроў-ваць на рэалізацыю выяўленчага, дэкарацыйна-прыкладнога, манументаль-нага, музычнага, тэатральнага, харэаграфічнага, эстраднага, цыркавога і іншых відаў мастацтва (уключаючы стварэнне новых твораў, падрыхтоў-ку канцэртных праграм, пастаноўку спектакляў, правядзенне выставак).

Ва ўказе таксама замацавана магчымасць прадастаўлення спонсар-скай дапамогі на правядзенне алімпіад, конкурсаў, фестываляў, аглядаў, спалорніцтваў, іншых мерапрыемстваў, якіх арганізацыя па рашэнні не толькі кіраўніка дзяржавы, урада, аблвыканкома, Мінскага гарвыкан-кама, але і ўсіх рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання.

Гэты указ уступае ў сілу з дня яго афіцыйнага апублікавання.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

У БЕЛАРУСІ НА ГОД ЗМЕНЕННЯ ПАРАДАК РАЗЛІКАЎ ПА ІМПАРЦЕ АБСТАЛЯВАННЯ

Часова, да 1 сакавіка наступнага года, купля замежнай валюты суб'ектамі гаспадарання-рэзідэнтамі для разлікаў з нерэзідэнтамі па імпарце абсталявання магчыма толькі па знешнегандлёвым дагаворы, сума якога не перавышае 50 тысяч еўра ў эквіваленце. Адапаведна пастанова №240/5 «Аб разліках па імпарце некаторых та-ваў», паведамлі карэспандэнту «Звязды» наместнік начальніка Упраўлен-ня інфармацыі Нацыянальнага банка Беларусі Міхаіл Журавовіч, прынята сумесна ўрадам і галоўным банкам краіны. Згодна з гэтым дакументам, імпорт абсталявання па знешнегандлёвым дагаворы на суму, якая пера-вышае 50 тысяч еўра ў эквіваленце, ажыццяўляецца за кошт вырочкі, што маецца ў распараджэнні Імпартэра, у замежнай валюце і іншай замежнай валюты (укладаў у статытны код, замежнай бясвалютнай дапамогі, дывідэндаў і іншых даходаў ад інвестыцый і інш.), а таксама замежнай валюты, атрыманай па дагаворах пазыкі (кредытных дагаворах), заключаных з нерэзідэнтамі і беларускімі банкамі на тэрмін не менш за 1 год.

Падыходы да ажыццяўлення закупак імпартнага абсталявання змяня-юцца, у прыватнасці, з мэтай актывізацыі мадэрнізацыі эканомікі за кошт больш шырокага прыцягнення замежных крыніц фінансавання інвестпра-ектаў, у тым ліку прамых замежных інвестыцый. Як адзначаюць у Нац-банку, гэты захад накіраваны на абмежаванне попыту на замежную ва-люту з боку суб'ектаў гаспадарання-рэзідэнтаў, якія рэалізуюць буйныя інвестыцыйныя праекты і якія павінны сур'ёзна прапрацаваць іх эканамі-чную мэтазгоднасць і крыніцы аплаты (валютная вырочка, валютныя крэ-дыты беларускіх банкаў ці знешняе фінансаванне). Пры гэтым для прад-прыемстваў малога і сярэдняга бізнесу захоўваецца магчымасць набыва-ці імпартнага абсталявання ў сумах, якія не перавышаюць 50 тысяч еўра ў эквіваленце, як за кошт вышэйназваных крыніц, так і за кошт купленыя на ўнутраным рынку замежнай валюты. Апошняе рашэнне, мяркуюць у Нацбанку, будзе стымуляваць павышэнне эфектыўнасці інвестыцыйных праектаў з пункту гледжання іх эксплуатацыйна-аэканамічнага харак-тэра, пашырэнне выкарыстання розных новых інструментаў аплаты паставак абсталявання па імпарце, у тым ліку ў форме адтэрміноўкі аплаты пастаў-шчыку-нерэзідэнтам, садзейнічання з боку пастаўшчыка ў атрыманні рэзід-энтам эксартнага крэдыту, а таксама структурныя рэформы, у тым ліку за кошт стварэння з нерэзідэнтамі сумесных прадпрыемстваў і ўнясення нерэзідэнтамі ў якасці інвестыцый неабходнага абсталявання.

Ігар ГРЫШЫН.

АБВІНАВАЧВАНЫ ПА НОВАЙ ГУЧНАЙ СПРАВЕ АБ ДОЛЕВЫМ БУДАЎНІЦТВЕ У МІНСКУ АДМАЎЛЯЕ ВІНУ

Абвінавачаны Сяргей Дзямчук адмаўляе сваю віну, паведамлі карэспандэнту БЕЛТА ў сталічнай пракураторы. Першае пасяджэнне па гэтай справе прайшло сёння ў Першамайскім судзе Мінска. Пракурор зачытаў абвінавачванне, згодна з якім Дзямчук учыніў злачынства, прадугледжанае ч. 2 арт. 216 «Нанясенне маёмас-нага ўрону без прыкмет крадзяжу» КК Беларусі. Сяргей Дзямчук — за-снавальнік і кіраўнік шэрагу будаўнічых прадпрыемстваў, у ліку якіх ТДА «Перспектыва-Інвест РІД», ТДА «Перспектыва-Інвест буд», ТДА «Арме-цэн», ТДА «Сулона». Выслухавшы абвінавачванні, Дзямчук заявіў, што ён не прызнае сябе вінаватым.

Між тым, паводле звестак праваахоўнікаў, Дзямчук са снежня 2005 года па снежань 2007 года арганізаваў заключэнне дагавораў долевага будаўні-цтва жыллага комплексу ў квартале вуліц Філімонава, Парніковай, Макаўкіна і праспекта Незалежнасці з фізічнымі асобамі і арганізацыямі, але не выканаў дагаворныя абавязальнасці. Пры гэтым грашовыя сродкі былі выкарыста-ны не па мэтавым прызначэнні. У выніку будаўніцтва жылля не было ажыц-цэлена, і 128 дольшчыкам нанесены ўрон на суму Вр11,3 млрд.

На нерухомасці, якая належыць абвінавачванаму (дама, зямельныя ўчасткі і маёмасць прадпрыемстваў, што належаць абвінавачванаму), накладзены арышт. У пракураторы мяркуюць, што судовы працэс па гэтай справе працягнецца не менш як месяц.

Ігар ФАМІН:

«Мы не чакаем нейкага абвальнага росту ці падзення цэн»



3 1 сакавіка набыў моц Указ Прэзідэнта № 72 «Аб некаторых пытаннях рэгулявання цэн (тарыфаў) у Рэспубліцы Беларусь», які быў падпісаны ў мэтах скарачэння дзяржаўнага рэгулявання цэн. Свой каментарый накіраў на неабходнасць прыняцця гэтага дакумента і яго наступстваў журналістам даў Ігар ФАМІН, дырэктар Дэпартаменту цэнавай палітыкі Міністэрства эканомікі: — У краіне праводзіцца планаваная сістэма праца па лібералізацыі цэнаўтварэння і на развіццё дзелавой прадпрыемльнасці. Указ № 72 быў прыняты ў рамках рэалізацыі Дырэк-тывы № 4, у якой вызначаны пералік тавараў, прац і паслуг, на якіх ажыццяўляецца дзяржаўнае рэгуляванне цэн, вызначаны органы дзяржаў-нага кіравання, якія ўпаўнаважаны ажыццяў-ляць гэтае рэгуляванне. На тавары, працы і паслугі, якія не ўвайшлі ў пералік, цэны і тары-фы будучы ўсталяваюцца суб'ектамі прадпры-мальніцкай дзейнасці самастойна з улікам кан-кюнктуры рынку. Указам таксама адмяняецца права ўрада ўсталяваць граничныя індэкс-ы змянення цэн, неабходнасць рэгістрацыі цэн і тарыфаў суб'ектам прадпрыемльнасці дзей-насці, неабходнасць абавязковай рэгістрацыі тарыфаў на новыя віды платных медыцынскіх паслуг, а таксама адмяняецца патрабаванне аб абавязковым складанні эканамічных разлікаў, — тлумачыць нормы Указа № 72 Ігар Фамін. — Пунктам 2.3 таксама прадугледжана, што праправаўрэннямі не з'яўляюцца дзеянні, якія суб'екты прадпрыемльнасці ажыццяўляюць з паршэннямі (па перавышэнні гранич-

ных індэксаў змянення цэн, па рэгістрацыі цэн, па іх эканаміч-на абгрунтаванні) — такім чынам, аб'яўлена прававая ам-ністыя, і штрафныя санкцыі за гэтыя дзеянні прымацца не бу-дуць.

Ігар Фамін дадаў, што ў шас-цімесячны тэрмін павінны быць прыведзены ў адпаведнасць з указам КАП: меры адміністра-цыйнай адказнасці стануць адэ-кватныя зробленым парушэн-ням. Таксама ўсе нарматыўныя акты, якія супярэчаць Указу № 72, будуць адменены. — Указам значна скарачаны пералік тавараў, прац і паслуг, на якіх ажыццяўляецца дзяржаўнае цэнавае рэ-гуляванне, а на асобныя віды — сфера дэле-гаванага скарачэння. Напрыклад, у будаўніцтве рэгуля-вання цэн будзе прадугледжана толькі на пра-цы, якіх ажыццяўляюцца за кошт бюджэтных сродкаў, у медыцыне рэгуляванне тарыфаў будзе ажыццяўляцца па пераліку Савета Міністраў, у платнай адукацыі прадугледжана рэгуляванне цэн у дзяржаўных арганізацыях, якія забяспеч-ваюць атрыманне вышэйшай і сярэдняй адукацыі, у грамадскім харчаванні рэгуляванне цэн на пра-дукцыю будзе толькі па ўстаноўках адукацыі, — т-лумачыў Ігар Фамін.

Па словах Ігара Аляксевіча, Указ № 72 паві-нен павялічыць бюракратычныя працэдуры, спрадзіць дзейнасць суб'ектаў гаспадарання, скараціць іх выдаткі ў частцы складання эканамі-чных абгрунтаванняў. Што тычыцца магчы-мых негатывічых наступстваў ад прыняцця но-вага дакумента, то дырэктар Дэпартаменту цэнавай палітыкі Мінэканомікі іх не бачыць: — Клік неабходных наступстваў мы чакаем? У прычыне, ніякіх. Бо граничны індэкс не ўста-ноў-ляецца ўрадам на працягу двух гадоў, але назір-ляецца выпадкі ўмяшальніцтва ў працэс цэнаўтвар-эн-ня органаў дзяржкіравання. Сёння ж Указ № 72 адначасна ў рамках рэалізацыі Дырэктывы № 4 трактуе, што органы дзяржаўнага кіравання мо-гуць умяшвацца ў працэс цэнаўтварэння толькі па тым пазіцыях, якія пазначаны ва Указе або якія вызначаюцца Прэзідэнтам згодна з Законам «Аб цэнаўтварэнні», — сказаў Ігар Фамін і дадаў: — Мы не чакаем нейкага абвальнага росту ці падзення цэн. Мы з 1 лютага адміністрацыйна рэгуляванне гандль-выя надбавак, і ў выніку рост цэн адбыўся, але ў межах разумянага і дапушчальнага. Таму я не ду-маю, што адмена нейкіх умоў, прадугледжаных Указам № 72, выкліча ахвітажаны поспыт. Калі мы самі не будзем раскручваць інфляцыйнае чакан-ня (хоць, магчыма, нехта ад гэтага хоча атрымаць выгаду), то я не думаю, што адбудзецца значны яе рост. Інфляцыя будзе кантралявацца, бо захоўва-ецца дзяржаўнае рэгуляванне на сацыяльна знач-ныя тавары, працы і паслугі, цэны на якіх будучы змяняцца толькі пад кантролем дзяржавы. — Што тычыцца наступных магчымых крокаў па лібералізацыі цэнаўтварэння, то Ігар Фамін перакананы, што яны будуць рабіцца з улікам унутранай і знешняй эканамічнай сітуацыі: — Пры адкрытай эканоміцы мы не можам за-ставацца ўбаку і не рэагавач на тыя працэсы, якія адбываюцца ў свеце. Вы ведаеце, што адбы-ваецца роз-цы на сыравінныя рэсурсы: нафту, цукар-сырці, металы — гэта таксама адбываецца на эканоміцы. Але ў нашай краіне цэны і тарыфы не павышаюцца без прыняцця мер сацыяльнай абароны — існуюць механізмы, якія дэвалююць абараніць грамадзян рэспублікі ад змянення цэн і тарыфаў, і ў будучым, я мяркую, палітыка дзяр-жавы застаецца нязменнай. Мы будзем глядзець на эканамічную сітуацыю, на знешні контур, на падзеі ўнутры і звонку краіны, і ад гэтага будзе залежаць далейшае лібералізацыя цэнаўтвар-эн-ня, — сказаў Ігар Фамін і дадаў, што гэта можа быць як скарачэнне пераліку тавараў, прац і па-слуг, на якіх цэны рэгулююцца, так і прымяненне рынчых механізмаў для тавараў у пераліку. Павел БЕРАСКЕУ.

БЕЛАРУСЬ ІМКНЕЦА ЎВАЙСЦІ Ў ТРЫЦАТКУ САМЫХ РАЗВІТЫХ ІТ-КРАІН

За кошт чужога гэта стане магчымым, забярыюцца на пасяджэнні Прэзідэнта Савета Міністраў Беларусі пад старшынствам прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча. У выпадку паспяховай рэ-алізацыі Нацыянальнай праграмы паско-ранга развіцця паслуг у сферы інфар-мацыйна-камунікацыйных тэхналогій на пачатку, амбіцыйныя. «Самае галоўнае, што плануецца вырашыць, — гэта ўзаемадзей-насць дзяржавы, дзяржаўных органаў з бізнэ-сам і насельніцтвам пры дапамозе электрон-най дзяржавы, адначасна ў міністр. — Прычым такое ўзаемадзейненне павінна мець юрыдычна значны наступствы, гэта значыць мы павінны вырашыць праблемы ідэн-тыфікацыі карыстальнікаў і абароны іх пер-санальных звестак». На думку распрацоў-шчыкаў праграмы, паводле слоў мініс-тра сувязі і інфарматызацыі Міхаіла Панцялея, дазволіць зрабіць сур'ёзны крок наперад з пункту гледжання інфарматызацыі нашага грамадства. Каб выканаць задуманае, неаб-ходна каля 3 трыльёнаў рублёў. Прычым, за-начыў міністр, нагрузка на бюджэт будзе неістотнай. «Асноўная маса — гэта сродкі Бэлтэлекама, мэтавага інавацыйнага фон-ду міністэрства і фонду ўніверсальнага развіц-ця», — паведаміў ён.

Узраслі падатковыя наступствы ад мінчан, якія здаюць у аранду памішанні. За студзень гэтага года фізічныя асобы, якія здаюць у наём памішанні, выплацілі ў кансалідаваны бюджэт горада 1,3 млрд рублёў падходнага падатку. У параўнанні з аналагічным перыядам 2010-га сума добраахвот-ных наступленняў павялічылася ў су-пастаўных счэках на 100,5 млн рублёў. Прырост склаў 8,1%. У студзені гэта-га года падатковае служба вывіла 69 фізічных асоб, якіх атрымлівалі да-ходы ад здачы ў наём памішанняў без выплаты фіксаваных сум па-даходнага падатку. Гэтым грамадзянам даядзёцца пералічэння ў бюджэт 17 млн рублёў падатку і штрафў.

«Мінск—Навіны».

ПОЗНЯЯ ВЯСНА

Сіноптыкі, якія арыентуюцца на народныя прыкметы, сцвярджаюць, што цёплае надвор'е на Вадохрышча забяспечыла доўгую ўмерана ма-розную зіму, якая працягнецца да паловы вясны. Толькі ў маі можа будзе ўдэльнуцца на поўныя грудзі цёлага паветра і развіцця з зама-разкамі. Таксама можна разлічваць на ўмерана спокотнае і сухое лета. Астролагі ж прагназуюць гэтым летам анамальную спёку — нават больш-шую, чым летам мінулага года. 12 сакавіка 2011 года ў знак Авена (сцяжы Аліно) на 7 гадоў пераходзіць планета Уран. У класічнай ас-тралогіі Уран адказвае за нечаканае развіццё сітуацыі і прауленне сцыхі. Так, напрыклад, анамальнае спёка і лясныя пажары летам 2010 года былі выкліканы прывічным праходжаннем Урана па знаку Авена з 28 мая па 16 жніўня. Гэта азначае, што ў бліжэйшы 7 гадоў у вяснен-лет-ні перыяд мы будзем мець справу з анамальнымі правамі высокіх тэмператур і засухай у многіх рэгіёнах змянога шара. Лета 2011 года абяцае быць не менш, калі не больш спякотным, чым лета 2010 года.

Надвор'е-2011

І АНАМАЛЬНА СПЯКОТНАЕ ЛЕТА

Сіноптыкі, якія арыентуюцца на народныя прыкметы, сцвярджаюць, што цёплае надвор'е на Вадохрышча забяспечыла доўгую ўмерана ма-розную зіму, якая працягнецца да паловы вясны. Толькі ў маі можа будзе ўдэльнуцца на поўныя грудзі цёлага паветра і развіцця з зама-разкамі. Таксама можна разлічваць на ўмерана спокотнае і сухое лета. Астролагі ж прагназуюць гэтым летам анамальную спёку — нават больш-шую, чым летам мінулага года. 12 сакавіка 2011 года ў знак Авена (сцяжы Аліно) на 7 гадоў пераходзіць планета Уран. У класічнай ас-тралогіі Уран адказвае за нечаканае развіццё сітуацыі і прауленне сцыхі. Так, напрыклад, анамальнае спёка і лясныя пажары летам 2010 года былі выкліканы прывічным праходжаннем Урана па знаку Авена з 28 мая па 16 жніўня. Гэта азначае, што ў бліжэйшы 7 гадоў у вяснен-лет-ні перыяд мы будзем мець справу з анамальнымі правамі высокіх тэмператур і засухай у многіх рэгіёнах змянога шара. Лета 2011 года абяцае быць не менш, калі не больш спякотным, чым лета 2010 года.



«НАЛІВАЙ ПА «МАРУСІН ПЯСКОК!»

МАЛОЧНЫМ НАПІТКАМ «Маруся», які набыў вядомасць дзякуючы дзіцячым «Еўрабач-ню-2010», шнодра частавалі (на фотаздымку) ўсіх наведвальнікаў выставы «Малочны край-2011». Але не толькі Бірзюўскія сырабары камбіна-т стаў удзельнікам першага ў краіне міжнароднага спецыя-лізаваанага форуму прадпрыемстваў па перапрацоўцы і выбабе малочнай прадукцыі. Спісак удзельнікаў да-волі вялікі — амаль трыццаць прадпрыемстваў пры-везлі свае дэлікатэсы, каб заявіць пра навіні і прыва-біць пакупніка. «Клецкая крыначка», «Лепелька» Слудзі сырабары камбіна-т, «Палескія сыры», Мінскі гармалзавод № 2 — дабра вядомыя і, здаецца, у раз-кламе не маюць асаблівай патрэбы — іх прадукцыя і без таго добра разыходзіцца, тым не менш удзел у выставе-продажы на пляцоўцы «Белэкспа» па сталіч-най вуліцы Янкі Купалы, 27 яны пачлілі справы важ-най. Што ўжо казаць пра іншыя удзельнікаў, пакуль яшчэ малавядомых сталічанам спажываюць! І тым больш замежным: экспазіцыю «Малочнага краю» ўзбагацілі прадставіцы з Расіі і Украіны, што сведчыць пра ця-каваць да беларускага рынку. Бірзюўскія сырабары, напрыклад, першымі ў краіне наладзілі вывез-цё да сыру з аржамі і спадзяюцца, што «Залаты арж-ш» (так называецца сыр) хутка стане брандам у харчовым свеце.

Ігар ГРЫШЫН.

«СПЕЦ» ПА АЎТАМАГНІТОЛАХ

Праваахоўнікі затрымалі мінчаніна, які падзабраецца ў 25 крадзяжах магнітоў з аўтамабільў. Паводле звестак прэс-афіцэра Заводскага РУУС Тамары Ру-лінскай, ахвярамі злодзей сталі аўтаматары, якіх трымалі сваіх «железных коней» у наваколлі Паўночнага пасёлка і дварах лш Партызанскага праспекта. Падчас затрымання ў 26-гадовага не-працуючага было канфіскавана 7 магнітоў, якія той «прыхватыза-ваў». Між іншым, чужое дабра збылася за рук на рынку ў Жда-новічах, а кошт адной магнітолы «цягнуў» ад 150 тысяч рублёў і вышэй.

Ігар ГРЫШЫН.

г. ВІТЕБСК ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ПОВТОРНОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ С ОДНОВРЕМЕННОЙ ПРОДАЖЕЙ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Table with 4 columns: № лота, Наименование предмета аукциона, Характеристика предмета аукциона, Начальная цена продажи предмета аукциона, рублей, Сумма задатка, рублей. Includes details about land plots and construction objects.

ОРГАНИЗАТОР — фонд «Витебскоблмущество», г. Витебск, ул. «Правды», 38, контактный телефон в Витебске: (0212) 478098, сайт www.kid.by, www.fondscsm.vitebsk.by, e-mail: volfond@tut.by.

ПРОДАВЕЦ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ: Транспорное республиканское унитарное предприятие «Витебское отделение Белорусского железной дороги», тел. (0212) 37 88 87.

1. Аукцион состоится 04.04.2011 в 15 часов в здании фонда «Витебскоблмущество» по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 38.

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, а также консолидированные участники — два и более субъекта малого предпринимательства — индивидуальные предприниматели и (или) микроорганизации. Участнику необходимо подать заявление и подписать соглашение установленной формы с фондом «Витебскоблмущество».

Лица, желающие принять участие в аукционе, к заявлению прилагают: заверенную копию платежного поручения о внесении задатка; а также представляются: юридическими лицами Республики Беларусь — доверенность, выданная представителем юридического лица, копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, без нотариального засвидетельствования; индивидуальными предпринимателями — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранными юридическими лицами — копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шестидесяти дней до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с нотариально удостоверенным переводом на белорусский (русский) язык; представителем индивидуального предпринимателя — нотариально до-

стоверенная доверенность, представителем иностранного юридического лица — легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявителем (его представителем) предъявляется документ, удостоверяющий личность, а руководителем юридического лица также — документ, подтверждающий его полномочия.

Консолидированными участниками для участия в аукционе к заявлению прилагаются: оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе; заверенная копия платежного поручения о перечислении суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении; копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия руководителя.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00, последний день приема документов 01.04.2011 до 17.00 по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 38, кабинет 308. Заключительная регистрация участников 04.04.2011 с 14.00 до 15.00. К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную регистрацию.

Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на участие в аукционе на расчетный счет

2. Аукцион проводится в соответствии с положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже объектов государственной собственности и на право заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Победителем аукциона — участником, предложившим наибольшую цену. Аукцион признается несостоявшимся, если заявители на участие подано менее чем двумя участниками, предмет аукциона не может быть продан по начальной цене.

3. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты его проведения.

4. Участник, ставший победителем аукциона (президентом на покупке), после окончания аукциона обязан: подписать протокол аукциона; не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения госорганома о предоставлении земельного участка внести плату за право заключения договора аренды земельного участка, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготвлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, в сумме 3 миллиона рублей, расходы, связанные с формированием земельного участка и изменением земельного участка в результате такого формирования, в том числе с государственной регистрацией в отношении этого участка; не позднее 12 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении земельного участка заключить договор купли-продажи недвижимости и договор аренды земельного участка.

Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с объектом продажи.

У Мінску на новым участку першай лініі метрапалітана ад станцыі «Інстытут культуры» да станцыі «Пятроўшчына» засталася пабудавач 560 м тунэлю.

У ЗША з'явіліся ўнікальныя аўтаматы, якія прымаюць выкарыстаную электратэхніку і выдаюць узаман наяўныя грошы без экспертыз, камісій і чаканняў. Аўтаматы прымаюць старыя мабільныя тэлефоны, ноўтбукі, гульнявыя прыстаўкі і іншыя прыстававіны. Аўтамат сам вызначае каштоўнасць рэчы па ступені яе зношанасці, счытае яе праграмнае забяспечэнне, выкарыстоўвае складаны камп'ютарныя алгарытмы. Зараз у ЗША працуюць 15 такіх аўтаматаў у Каліфорніі, аднак мяркуюцца ўсталяваць іх у хуткім часе па ўсёй Амерыцы.

Поўны абзац

Банк горада Конверс (Тэхас, ЗША) у пятніцу шукаў узломшчыка, які мог бы справіцца з дзвярыма ад банкаўскага сховішча. Спешка была выклікана тым, што ўнутры была выпадкова зачыненая маленькая дзвярчынка. Яна разам з маці і супрацоўнікам банка прыйшла ў сховішча, каб пакласці грошы ў ячэйку. Пасля таго, як усё было зроблена, маці і банкір выйшлі, і толькі зачыненыя дзверы, зразумела, што там засталася 14-месячная дзвярчынка. На месца прыйшлі выратавальнікі, паліцыя і пажарнікі, але яны нічым не змоглі даламацьчы, бо дзверы былі сучаснымі — іх можна было адчыніць толькі праз поўны час, бо ў мэтах бяспекі ключ мяняецца рэгулярна і аўтаматычна, а экстраннае ўскрыццё не прадугледжана. І нават для спецыяліста, які спецыялізуецца ў гэтым напрамку больш за 30 гадоў, на адкрыццё сейфа спатрэбілася некалькі гадзін.

Паводле паведамленняў карэспандэнту «Звязды» і інфармагенцтваў.

Table with 2 columns: Курсы замежных валют, устанавленыя НБ РБ з 02.03.2011 г. (для бін разлікаў), Курсы замежных валют для бинаральных разлікаў (інтэрнэтная РБ).

Разгляд справы расіяна Гапонава і Брэуса адкладзены да 10 сакавіка

Суд Маскоўскага раёна Мінска задавоўлі хадайніцтва адвакатаў падсудных і прадаставіў ім час для азнамлення з новым абвінавачваннем.

Нагадаем, што грамадзяне Расійскай Федэрацыі Іван Гапонаў і Арцём Брэус праходзіць па крымінальнай справе аб масавых беспарадках у Мінску 19 снежня. Судовыя слуханні па гэтай справе пачаліся напрыканцы лютага. На першым пасяджэнні, якое прай

Гомель атрымаў афіцыйны статус «Культурная сталіца Беларусі 2011 года» і «Культурная сталіца Садружнасці 2011 года». Адназначна, што ў рамках гэтага праекта Гомелю будзе аказана дзяржаўная дапамога і дапамога Садружнасці Незалежных Дзяржаў:

— Тое, што дасягнута Гомелем (а зроблена ў плане культурна-гістарычнага развіцця вельмі шмат), мы, безумоўна, прымножым. Вельмі важна, што першы праект давераны Беларусі. Усе ініцыятывы ў межах гуманітарнага супрацоўніцтва прыцягваюць грамадства, прыцягваюць людзей неабякавых, у тым ліку і бізнесменам, акумулююць рэсурсы — і людскія, і матэрыяльныя. Я за тое, каб культурных і інфармацыйных падстаў у нас было ўсё больш. Толькі летас у межах дзейнасці фонду Савета гуманітарнага супрацоўніцтва мы правялі 13 мерапрыемстваў. З цэнтралізаванага бюджэту СНД нам выдзелілі 50 мільярд рублёў. Сёлета запланавана 10-12 мерапрыемстваў, і таксама будзе задзейнічаныя сродкі з фонду СНД. Дастаткова ўзгадаць медыяфорум, на які прыехалі журналісты многіх краін свету. Такім чынам людзі для сябе адкрываюць нашу краіну. Сёлета таксама адбудзецца такі форум, ён становіцца традыцыйным. Мы правялі школу маладых журналістаў краін СНД, і цяпер да нас звяртаюцца з краін Еўрасаюза — Літвы, Латвіі, Польшчы — просяць заспраць і да.

Акцыя заклікана зрабіць лепшымі дзясяцінамі нацыянальнай культуры даступнымі жыхарам усё гарадоў і рэгіёнаў краіны. Акрамя таго, у сама блізкае для гамельчан адкрыццё і новае аб'екты культуры. У тым ліку і Палац чыгуначнікаў, рэканструкцыя якога падазглянулася на гады, адначасна старшыня Гомельскага гарвыканкама Віктар ПІЛІПЦЭЦ:

— Адкрыццё пасля рэканструкцыі гарадскі Цэнтр культуры, новая выставачная зала галерэй Вацанкі... Павел Латушка падкрэсліў, што адна з галоўных мэт — паказаць, што грамадзянін краіны ў незалежнасці ад таго, жыве ён у сталіцы дзяржавы або ў рэ-



Гіёне, мае права атрымаць аднолькавы ўзровень дабrot.

— Для нас вельмі важна актывізаваць унутранае культурнае жыццё ў Гомелі. Каб самі жыхары больш актыўна ў ім удзельнічалі. Мы ініцыявалі Гомель як культурную сталіцу Садружнасці яшчэ і таму, што тут шмат фестываляў, канкурсаў. Фактычна горад знаходзіцца ў трохвугольніку, які аб'ядноўвае Беларусь, Расію і Украіну. Культура гэтых трох народаў аказвае вялікі ўплыў на развіццё рэгіёна. Тым больш што яны жывуць у міры і згодзе. Гэта плытны праект. Нам важна, каб ён прайшоў на добрым узроўні і каб гэтая акцыя ў Гомелі і Ульянаўску мела добрую будучыню. Культура — гэта душа чалавека. Культура Беларусі — чыстая і прэзрасная, як душа беларуса. Калі мы адкрываем душы гамельчан, я думаю, гэта будзе самым галоўным вынікам.

Акцыя распачынае выставачны творчы выітнага беларускага мастака Вітольда Бялінскага-Бірулі ў палацава-парковым ансамблі Гомеля.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

# Пенсіянерам прапануюць новыя паслугі медыцыны

Умовы аздараўлення і лячэння ветэранаў і інвалідаў у Беларусі палепшацца — гэта стала магчымым дзякуючы адкрыццю пасля рэканструкцыі новага лячэбнага корпуса ў спецыялізаваным санаторыі «Бярэзіна» ў Барысаве. Пасля адкрыцця новага лячэбнага корпуса з'явілася магчымасць праводзіць каля 120 разнастайных медыцынскіх працэдур з выкарыстаннем самага сучаснага абсталявання, і ў тым ліку — прапаўняць поўны комплекс магнітна-лазератэрапіі, рэфлексатэрапію, аэраіанатэрапію, SPA-тэрапію. Апроч таго, у корпусе размяшчаюцца басейн, сауна, трэнажорная зала. Дарчы, Рэспубліканскі санаторый для ветэранаў і інвалідаў за захаванымі сардэчна-сасудзістай сістэмы «Бярэзіна» з'яўляецца буйнейшай спецыялізаванай здравіцаў у краіне — яна разлічана на адначасовы зезд 300 чалавек.

Пры гэтым, як адзначыла міністр працы і сацыяльнай абароны Марыяна Шчоткіна, рэканструкцыя лячэбнага корпуса ў «Бярэзіне» з'яўляецца далёка не апошнім праектам. Ужо пачалася падрыхтоўка праектна-каштарыснай дакументацыі на рэканструкцыю галоўнага корпуса санаторыя — гэта дазволіць значна палепшыць умовы пражывання і аздараўлення пенсіянераў і інвалідаў.

Паралельна працягваюцца работы на прыбудове

ў Рэспубліканскім інтэрнаце для ветэранаў ваіны і працы ў Ждановічах пад Мінскам — у выніку тут з'явіцца дадатковыя медыцынскія кабінеты, зала лячэбнай фізікультуры, басейн. Плюс да таго, вядзецца будаўніцтва новага лячэбнага корпуса ў санаторыі «Вяжы» ў Маладзечанскім раёне — гэта спецыялізаваная здравіцаў прызначана для аздараўлення інвалідаў з паружэннямі апарна-рухальнага апарату.

— Увядзенне лячэбнага корпуса ў санаторыі «Вяжы» павіна паспрыць вырашэнню і яшчэ адной праблемы — з чэргамі на пецію для пенсіянераў і інвалідаў, — значыцца начальнік упраўлення стацыянарных устаноў сацыяльнага абслугоўвання і капітальнага будаўніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Марыя Гарбацэвіч. — Мы пралічылі, што пасля з'яўлення новых магчымасцяў для аказання медыцынскіх дапамогі апытальнасць умяшчальнасць гэтай здравіцы можа склацца 200-300 месцаў — пакуль яна разлічана на адначасовы зезд 132 інвалідаў. Апроч таго, дадаткова калекцыя пеціўкаў дасць яшчэ адзін спецыялізаваны санаторый — «Белая Вежа» ў Камянецкім раёне. Літаральна дзямі туды быў здадзены ў эксплуатацыю новы корпус на 54 месцы, і, як чакаецца, яшчэ адзін новы корпус у «Белай Вежы» такой жа ўмяшчальнасці з'явіцца ў 2012 годзе. Мінск—Барысав.

# Год з працоўным месцам. А далей?

Статыстыка сведчыць, што ў Беларусі з'явіўся паліўніца інвалідаў. Значыцца частка людзей з абмежаванымі магчымасцямі знаходзіцца ў паліўнім узроўні і жадае працаваць.

Пашукаць варыянты працаўладкавання ў любым выпадку можна самастойна, але вынік атрымавацца не заўсёды. Прыклад Вілейскага раёна ў нечым можна назваць тыповым. З аднаго боку, агульны ўзровень беспрацоўя ў рэгіёне невысокі і складае 0,9 працэнта ад агульнай колькасці эканамічна актыўнага насельніцтва. І ў той жа час на адну ўмоўную вакансію тут прыпадае па два беспрацоўных. З улікам гэтага становіцца зразумелым: вытрымаць канкурэнцыю на рынку працы надзвычай складана і цалкам здароваму чалавеку.

— У такіх варунках часта застаецца адно — звяртацца па дапамогу ў службу занятасці насельніцтва, — адзначае намеснік начальніка упраўлення працы, занятасці і сацыяльнай абароны Вілейскага райвыканкама Таццяна ЦІТУЛЕНКА. — Калі інвалід мае даволі медыцку з указаннем рэкамандэцый канкрэтных прафесій з улікам стану здароўя — яму пачнуць падбіраць працу. І, да слова, апошнім часам

тут стала прасцей. Яшчэ не так даўно пералік прафесійных рэкамандэцый абмяжоўваўся ці не стандартным наборам «вартаўнік — вахцёр — ліфцёр». Цяпер спіс магчымых варыянтаў пашыраецца.

Пры гэтым адсутнасць неабходнай падрыхтоўкі — праблема, па сутнасці, вышаральна. Інваліда моцна накіраваць вучыцца, і ў тым ліку — у іншыя гарады. Намат складаней з працоўнымі месцамі. Калі пэўныя шанцы ў гарадах усё ж ёсць, то ў вёсках — сітуацыя часта безвыходная. Як, правіла, тут ёсць толькі адзін буйны наймальнік — сельгаспрадпрыемства. А яны перш-наперш моцна патрабую ў працэнтах інвалідам цяжкай фізічнай працы.

— Для ўладкавання людзей з абмежаванымі магчымасцямі на працывапрацыві і ў арганізацыях вызначаецца спецыяльная броня, штод такім чынам у раёне для інвалідаў у сярэднім «рэзервуецца» паўтара дзясятка працоўных месцаў, — распавядае Таццяна Цітуленка. — Але гэтага — адвадочна недастаткова. Таму дзейнічае і яшчэ адна праграма — адаптацыя інвалідаў да працоўнай дзейнасці.

Сутнасць гэтай праграмы ў наступным. Арганізацыя, якая ўладкоўвае інваліда, можа разлічваць

Сяргей ГРЫБ.

Вілейскі раён.

# БУДУЕМ МОСТ СЯБРОЎСТВА

28 лютага ў Магілёве адбылося падпісанне інвестыцыйных дамоў паміж кіраўніцтвам вобласці і двума літоўскімі інвестарамі.

На тэрыторыі свабоднай эканамічнай зоны «Магілёў» з'явіцца два шматпрофільныя дровапрацоўчыя прадпрыемствы: уласна дровапрацоўчы комплекс і вытворчасць мэблі.

Сёння літоўскія праекты ў Магілёве ацэньваюцца як самыя буйныя ў Беларусі. Іх рэалізацыя дазволіць прыцягнуць у краіну 80 мільянаў еўра. На новых вытворчасцях адкрыцца каля 1000 працоўных месцаў.

Прадпрыемствы размесцяцца на дзюх палюўскай агульнай плошчай у 35 гектараў. Пакуль гэта толькі засячанае поле на ўскрайку абласнога цэнтру, але інвестары плануюць атрымаць першую прадукцыю ўжо ў 3 квартал 2012 года. У прыватнасці, гэта будзе мэбля для шведскай фірмы «IKEA». Уся прадукцыя пойдзе на экспарт.

Старшыня Магілёўскага аблвыканкама Пётр Руднік прывітаў літоўскіх партнёраў і адзначыў важнасць для рэгіёна інвестыцыйнага праектаў, асабліва заснаваных на выкарыстанні мясцовых відаў сыравіны.

— Мы гарантуем садзейнічанне. Спадзяёмся, што за літоўскімі бізнесменамі прыдуць і іншыя, такія ж значныя.

Генеральны дырэктар ЗАТ «ВМГ» Віктар Адамавіц адзначыў добрыя інвестыцыйныя умовы ў Беларусі і ў Магілёўскай вобласці ў прыватнасці.

— Мы прыходзім з верай у свае інвестыцыі. Мы будзем будаваць мост сяброўства паміж народамі. Прыходзім да вас са сваім ноу-хау, але і ў вас будзем вучыцца. І гэты праект не апошні.

Літва па апошняй дзесяці годзе інвеставала ў эканоміку Беларусі 150 мільянаў долараў, толькі летас — 49 мільянаў.

Ілона ІВАНОВА.

# Будзь у курсе Змяняецца графік руху

З 11 сакавіка змяняецца графік руху прыгарадных цягнікоў.

Паводле інфармацыі Мінскага аддзялення Беларускай чыгункі, на участку Мінск — Маладзечна здымаюцца з абарачэння на пятніцы, суботы і нядзелы электрацягнікі Мінск — Аляхновічы (адпраўленнем у 15.50) і Аляхновічы — Мінск (адпраўленнем у 19.07).

На участку Мінск — Асіповічы з той жа даты не будуць курсіраваць на пятніцы электрацягнікі Мінск — Пухавічы (адпраўленнем у 17.02) і Пухавічы — Мінск (адпраўленнем у 18.47).

На участку Мінск — Баранавічы з раскладу руху знікнуць электрацягнікі: па суботах і нядзелях — Мінск, Інстытут культуры — Стоўбычы (адпраўленнем у 10.27) і Стоўбычы — Мінск, Інстытут культуры (адпраўленнем у 13.02); па пятніцах і нядзелях — Мінск, Інстытут культуры — Стоўбычы (адпраўленнем у 16.09) і Стоўбычы — Мінск, Інстытут культуры (адпраўленнем у 18.33).

Сяргей РАСОЛЬКА.

# Здарэнні

## Прычына пажару ў інтэрнаце — электраплітка

Каля 15 гадзін выратавальнікам Салігорскага раёна паступіла паведамленне пра пажар у цагляным будынку дзевяціпавярховага інтэрнаца №55 ААТ «Беларуськалій».

Каб прадухіць пагрозу жыццю і здароўю людзей, па лесвічных маршах з пятага паверха эвакуавалі 13 чалавек. Пажар быў ліквідаваны і ліквідаваны за лічаныя хвіліны. Пацярпелых не было. Прычынай здарэння стала ўключаная і пакінутая без нагляду электраплітка.

Сяргей РАСОЛЬКА.

## Падпаліў і сам атрымаў?

Дом з бярвенна ў адным з раёнаў Гомеля загарэўся бліжэй да ночы. Яго 69-гадовы гаспадар падчас пажару знаходзіўся ў суседнім двары. Як паведамілі ў прас-службе Гомельскага абласнога ўпраўлення МНС, калі выратавальнікі яшчэ тухлілі пажар, да медыкаў, якія таксама прыбылі на месца здарэння, па дапамогу звярнуўся 38-гадовы мужчына. Гэтага грамадзяніна з дыгназам «трусачне прадуктамі гарэніна» шпіталізавалі ў бальніцу. Дом пенсіянера і прыбудова да яго знішчаны цалкам.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

# Ну і ну! Шантаж як спосаб існавання

Як высветлілася падчас расследавання крмінальнай справы, заведзенай у дачыненні да сацыяльнага работніка ўпраўлення працы, занятасці і сацыяльнай абароны насельніцтва Рагачоўскага райвыканкама, ён неаднойчы займаўся шантажом з карыслівымі мэстамі.

Акрамя дырэктара Рагачоўскай ДЮСШ-1 («Звязда» за 1.03.2011), аб'ектам яго пільнай увагі стала прадавец мясцовай крамы «Алтыр». 58-гадовы грамадзянін набачыў у гандлёвай кропцы пратэрмінаваны тавар і стаў патрабаваць ад жанчыны кампенсацыі за тое, што ён не паведаміў аб гэтым куды трэба. Маладая жанчына спужалася і аддала яму прадукты харчавання на суму ў 20 тысяч рублёў. Наступныя выпадкі вымагаюць вышэйшых сум, каб не атрымаць арыганальныя спосабамі мужчына ўспамінае ўжо пад варты, паведамілі ў прас-службе УУС Гомельскага аблвыканкама.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

# КАЛІ ЗІМОЙ У ВУЛЛІ ЦІХА...

На днях вырашай праслухаць свае вуллі — у мяне іх тры. Прыклад вуша да лятка, а там ціха. Стукнуў у сценку вуллі і не пачуў звыклага шуму. У астатніх такая ж сітуацыя. А гэта значыць, што мае пчолы не сустрачаюць ясну.

Я не пчаляр, але пчолы ў мяне жывуць гадоў 25. Меду ад іх не беру, бо найчолі калгасныя палі, а гэта буйнае, кукураза, жытца... Жывуць пчолы самі па сабе і толькі на зіму іх падкарміваю. Прыемна, што на тваім участку пчолы гудуць, а гэта — жыццё.

Патэлефанавай знаёмым пчаляркам і пачуў, што ў іх амаль усё пчолы прапалі. Мёд на рамках ёсць, а пчолы асыпаліся.

Залез у інтэрнат і даведаўся, што крызіс пчол пачаўся бліжэй да ўсім свеце. Калі абследаюць пчолы, узятыя на перазімаваўшых пчолы, то выяўляюць у ім пестыцыды. Даймаюць пчолы вірус і паразіты. Інстэлювана яшчэ адна прычына, якая ўплывае на здароўе пчалінай сям'і. Напрыклад, калі навокал палі засяены монакултурнай, з якой пчола бярэць нектар, — гэта вельмі кепска. І калі пчолам даводзіцца працаваць толькі на рапсе, то чакаць, што на зімоўку пчола пойдзе моцнымі, не прыходзіцца.

Ва ўсякім разе гэтыя прычыны называюць замежнымі спецыялістамі. Вырасіць перагаварыць з вопытным пчаляркам з Новай Мышы (Баранавіцкі раён) Казімірам Казлоўшчыкам.

— У мінулым годзе з 30 сям'яў да вясны да-

цягнулі толькі 13, і ў гэтую зіму пачаўся адпад, а да вясны яшчэ далёка. Пагубы пчол назіраецца ўжо трэці год запар. Думаю, што негатыўным фактарам з'яўляюцца пестыцыды, якія прымяняюцца ў сельскай гаспадарцы. У Еўрасаюзе некаторыя прэпараты ўжо забаронены, і іх спаліваюць нам. Некаторыя пестыцыды дзейнічаюць і радзюць пачынаюць ад месца іх прымянення. І не дзіўна, што пчола гінуць, — выказаў сваю думку пчаляр.

А вось што расказала зааэтычкі Баранавіцкага пчолгадвальніцкага Мінскага ўпраўлення пчалярства Галіна Засімовіч:

— Мы абследавалі сваіх пчол, і ў нас яны ў нармальным стане. Пчолкі чыстыя і рухавыя.

— Галіна Аляксееўна, а чаму ж пчалары скардзяцца, што ў іх пчола сёлённай зімой гінуць?

— Многае звязана з надвор'ем. Вось у студзені наступіла цяпла, і пчола пачалі закладваць расплод. А гэта значыць, што яны сышлі з рамак з кормам і абгравваюць расплод. Перад наступленнем маразоў мы сваіх пчол падкармілі — паклалі ў вуллі зверху рамкі з мёдам. І ўвогуле, многае залежыць ад падкармкі на зіму — яна павіна быць збалансаваная.

— Скажыце, а наколькі на здароўе пчол уплываюць розныя інтэрапараты, якія выкарыстоўваюцца ў сельскай гаспадарцы?

— Кепска ўплываюць, але калі гаспадарка пачынае працаваць сваё поле, то нас папярэджаюць і мы прымяняем мёд.

— Колькі на сёння ў вас пнёў пчол?

— 568 сям'яў, і для гадавальных гэта няма.

Мне застаецца толькі дадаць, што ў нашай краіне налічваецца прыкладна 215 тысяч пчаліных сям'яў. А яны яны перазімаюць, цяжка скажаць, бо 81% з іх знаходзіцца ў руках пчаляроў-аматараў.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

# ВЫЕЗД «У ЛЮДЗІ» ПА-БАГАТАМУ

Падпіска-2011

(Заканчэнне. Пачатак у нумары за 26 лютага.) Чарговым пунктам правядзення падпісочнай акцыі стаў Дзятлаўскі раённы вузел паштовай сувязі. Менавіта сюды былі запрошаны Аляксандра Андрэяўна і Анатоль Аляксандравіч Бузукі з вёскі Малыя Шацкі (фота 1). Хоць сямейнаму тандэму на сваім аўто давалося адмацаць у адзін бок 35 кіламетраў, ляцелі ў райцэнтр яны бы на крылах. Яшчэ 61 Не так часта за 20 гадоў падпісочнага стажу прыйшлося так радавацца. Відавочна, што не менш радасці за ўдачу маці і бабуні будзе ў двух сыноў і дачкі, а таксама шасці ўнучкаў і ўнучак сямейства Бузукі. Першы выязны дзень ужо заканчваўся, калі мы па дарозе на Гродна яшчэ павіны былі паспець наведваць нашых падпісчыкаў у Зэльве, Ваўкавыск-



1. Аляксандра Андрэяўна і Анатоль Аляксандравіч Бузукі з вёскі Малыя Шацкі (фота 1).



2. Аляксандра Андрэяўна і Анатоль Аляксандравіч Бузукі з вёскі Малыя Шацкі (фота 2).



3. Аляксандра Андрэяўна і Анатоль Аляксандравіч Бузукі з вёскі Малыя Шацкі (фота 3).

ку, Свіслачы і Бераставічы. Прыемна, але да канца працоўнага дня ўдалося павітацца і паразмаўляць са старшынёй Ваўкавыскага райвыканкама Дзмітрыем Генрыхавічам Голецам, сустрацца з ідэалагічным і кіраўніцкім паштовай сувязі. Выязджаючы са Свіслачы, мы пажадалі далейшай удачы нашай падпісчыцы Ніне Крыцкай, якая за некалькі дзён да нашага візиту атрымала ў рэдакцыі кухонны камбайн.

У абласным цэнтры «Звязда» з'явілася таксама не з лустымі рукамі. Галоўны прыз — пыласос «Віязь» — начальнік аддзялення паштовай сувязі №5 Ірына Басарэўскай з-за прастуды асабіста ў рукі не дамаглася перадаць. На вырुकну прыйшла намеснік дырэктара Гродзенскай абласной сувязі Маша Машкіш (фота 2), якая паабяцала ў самы бліжэйшы час арганізаваць дастаўку каш-

тоўнага прыза адрасату. У рамках гэтай просьбы адбылася і наша сустрэча з новым начальнікам «Гроднааблпошты» Іванам Пратасевічам.

Два электрачынікі на Гродзенска-вендзіцкай сувязі падароў з дапамогай адказных работнікаў пошты і «Саюздруку». Так, для кіяскава абласнога цэнтру Веры Каспрывіч пры атрымалі намеснік дырэктара РУП «Гроднааблсаюздруку» Людміла Савошчык, а падпісчыца з Іўя Івану Станіславаўну Жыдзелю дастаўку ўзялася арганізаваць намеснік начальніцка РВПС Волга Маргер (фота 3).

Нам вельмі хочацца спадзявацца, што ўрочыня падарункі і шматлікія сустрачкі прыбавяць вясенняга настрою прыхільнікам «Звязды».

Уладзімір ЗДАНОВІЧ.  
Мінск — Стоўбычы — Нясвіж — Карэлічы — Наваградук — Дзятлава — Зэльва — Ваўкавыск — Свіслач — Бераставіца — Гродна — Мазы — Шчучын — Ліда — Іўе — Мінск.

# ЛЁГКІ МАРОЗ, ДОБРАЯ ЛЫЖНЯ І... ГРЭЦКАЯ КАША

У пасёлку Мір, што ў Баранавіцкім раёне, прайшла «Брэсцкая лыжня-2011»



Сёлета надвор'е выдалася выдатнае — многа снегу і лёгкі мароз. А бывалі зімы, калі пра снег можна было толькі марыць.

Усяго на старт выйшла 300 чалавек, якія прадстаўлялі райвыканкамы, гарвыканкамы, аблвыканкам, а яшчэ сямейныя каманды і каманды аграгарадкаў.

Старшыня Брэсцкага аблвыканкама Канстанцін Сумар адзначыў, што галоўнае ў гэтых спаборніцтвах тое, каб людзі з карысцю правялі час, каб яны мелі магчымасць далучыцца да спорту. Пры гэтым кіраўнік вобласці падкрэсліў, што на Брэсцкім ўжо пабудавана шмат спартыўных аб'ектаў і многа яшчэ будзе ўзведзена.

«Лыжня» праходзіла па сцянах, які асабліва не адрозніваюцца ад мінулага года. Праўда, быў і адзін адметны момант. Салдаты пра паліўную кухню раздалі ўсім ахвотным чай і грэцкую кашу. А мы ўсё ж кажам, што грэцкі няма ці яна дужа дарагая.

Усё пераможцаў пералічыць не буду, толькі адзначу, што сярод упраўленцаў пасля аблвыканкама другое месца заняў Ганцавіцкі раён, а на трэцім — Ляхавіцкі.

Магчыма, гэта звязана з тым, што ў гэтых раёнах самая высокая па вобласці падліска на нашу гасету.

Хто чытае «Звязду», той моцны не толькі духам, але і целам.

Сымон СВІСТУНОВІЧ. Фота аўтара.

Віншуем Аляксандра ЮРЧУКА з 50-годдзем! Рэвізійскі тост — здароўя і шчасця.

Бурак, Бабко.

# І ГАЛАВА КРУЖЫЦА, І Ё СПІНЕ «СТРАЛЯЕ»

На пытанні чытачоў адказаў загадчык неўралагічнага аддзялення 10-й гарадской клінічнай бальніцы г. Мінска, кандыдат медыцынскіх навук Аляксандр ІВАНОВ.

Працяг.

Пачатак у нумары за 1 сакавіка.)  
— Нясвіжскі раён, Марыя Купрыянава, 72 гады. Больш за 10 гадоў таму перанесла моцны стрэс. З таго часу рэзка пагоршыўся стан здароўя. Ёсць ішчміцкі хвароба сэрца, скасца ціск, губляю паміць, ёсць цукор у крыві. Апошнім часам траецца галава і правая рука. Прымаю анальрыл-10, анапрылін па 1/2 таблеткі 2 разы на дзень, вінпацилін, метформін 2 разы, карвалол. Пры вельмі высокім ціску — клафелін. Але лячэнне дапамагае слаба. Што яшчэ можна папрыймаць?

— Стрэсавая сітуацыя, верагодней за ўсё, дэкампенс



# «ДЛЯ ЛЮДЗЕЙ!»

Сяргей ЗЯНКЕВІЧ, начальнік лабараторыі:

## «Працуем па стандартах Еўрасаюза»

Паводле слоў дырэктара, стварэнне новай лабараторыі стала аб'ектыўнай неабходнасцю. Для таго, каб спакойна працаваць на рынках суседніх краін і адмеціць усе магчымыя пытанні, мясакамбінат павінен быць гарантаваць якасць. Ранейшая лабараторыя ўжо не спраўлялася з аб'ёмамі, ды і патрабаванні ўзрастаюць. Рашэнне ўзнікла і было рэалізавана не толькі вельмі хутка, але і са значным эканамічным эфектам. Прычым непасрэдным удзел у падрыхтоўцы сучаснага і вельмі складанага праекта ўзяла асабіста Тамара Філіповіч.

Як адзначыў у гутарцы начальнік лабараторыі Сяргей Зянкевіч, праект лабараторыі гэтага профілю каштаваў каля 300 мільёнаў рублёў. Грошы немалыя. І дырэктар прымае рашэнне... распрацоўваць праект самім! Пра рознабаковую зручнасць і адукацыйнасць, шматгранны талент кіраўніка на прадпрыемстве ведаюць не са слоў. Але тое, што іх Тамара Уладзіміраўна яшчэ і архітэктар... Сама ж Філіповіч на гэта ўсімжаеца: маўляў, савецкай адукацыі і на такое хапае. Месяць-паўтара разам з начальнікам лабараторыі заставаліся пасля работы і працавалі над праектам. Калі нешта не атрымлівалася, звалі спецыялістам, шукалі інфармацыю ў інтэрнэце, абклілі спецыяльнай літаратурай... Вынік работы не прафесійных праекціроўшчыкаў, але шматвольных прафесіяналаў сваёй справы, здзівіў многіх: у праектнай арганізацыі амаль не ўзнікла заўваг да створанага ім праекта!



Інжынер-хімік Аксана МАРКЕВІЧ даследуе сыравіну, якая паступае на перапрацоўку.



Ёсць на камбінаце і такое рэдкае абсталяванне: інжынер-радыёлаг Іван ПЛЮКОВІЧ дэманструе мабільны прыбор для вызначэння радыялагічнага забруджвання МКС-01 «Дарадчык».

Лабараторыя плошчай 400 квадратных метраў была пабудавана ў самым сціслым тэрміны і аснашчана па апошнім слове тэхнікі на эканомленне на працэсе грошы.

— Лабараторыя складаецца з трох аддзелаў — пачынае экскурсію Сяргей Францавіч, — мікрабіялагічнага, фізіка-хімічнага і радыялагічнага. Вельмі важным патрабаваннем пры праектаванні мікрабіялагічнага аддзела з'яўляецца адсутнасць перасячэння пlynяў сыравіны і гатовай прадукцыі. У нас будынак спраектаваны так, што гэта немагчыма фізічна! Ды што там прадукцыя... Пра тое, што тут усё на сваім месцы і раскладзена па папках, сведчыць той факт, што ў прыбярэшчыцы свой інвентар на кожнае памяшканне! Для яго захавання маецца асобны пакой. У хуткім часе ў лабараторыі будзе ўведзена ўстаноўка аўтаматычнага клімат-кантролю паветра па тэмпературы і вільготнасці.

Увогуле абсталяванне лабараторыі пацягнула больш як на 200 мільёнаў рублёў. Некаторыя прыборы, якімі карыстаюцца тут, у Беларусь пакуль што ў адзінаквым экзэмпляры.

— Такое сур'ёзнае «з'яўленне» не загорыць пра тое, што лабараторыі даволі часта дэведзіцца сутыкацца з забруджанай сыравінай?


— Зусім не. Мы знаходзімся ў цэнтры экалагічна чыстага сыравінага рэгіёна. За час працы новай лабараторыі са жніўня 2009 года перавышана нормаў, устаноўленых Расійскім, Беларускай СанПіНам, а зараз правіламі агульнай мытнай прасторы, ніводнага разу адзначана не было. Даволі часта мы працуем на аспраджанне. Напрыклад, пры стойлавым утрыманні жывёлы мы пачынаем заўважць у пробах мяса рост утрымання антыбіётыкаў. Не перавышана нормаў, а рост утрымання. Адрозніваюцца па ведамляем аб гэтым у гаспадарку: маўляў, зварыце ўвагу! Як правіла, пытанне здымаецца ўжо на гэтым этапе.

Персонал лабараторыі рэгулярна павышае кваліфікацыю. Асобная супрацоўнікі, у тым ліку і начальнік лабараторыі, прайшлі навучанне ў літоўскім інстытуце «Бюр».

У галіне якасці камбінат цесна супрацоўнічае з навуковымі арганізацыямі краіны: Цэнтрам па харчаванні НАН Беларусі, лабараторыяй біяхіміі біялагічна актыўных рэчываў Гродзенскага ўніверсітэта. Па просьбе адпаведных службаў прадпрыемства вучоныя даследуюць раслінныя дабаўкі да каўбас. Сумесна ўжо распрацавана цэлая лінейка вырабаў з вельмі радкімі для Беларусі зёлкамі — лафантам анісавым. Гэтую лекавую расліну называюць яшчэ «паўночным жэньшэнем». Акрамя ўсяго іншага, лафант павялічвае тэрмін захавання каўбас і надае ім непаўторны водар.

Вельмі паказальным з'яўляецца адзін факт. Нягледзячы на тое, што гэтыя зёлкі добра вядомыя ў свеце і ўваходзяць у топ-100 раслін кітайскай медыцыны, на камбінаце іх цудадзейны ўласцівасці на веру не прынялі і запрасілі грунтоўнае даследаванне ў лабараторыі біяхіміі Гродзенскага ўніверсітэта.

Раслінная харчовая дабаўка «Лафант анісава» — вельмі карысная для нашага арганізму. Гэтую каштоўную траву выкарыстоўваюць пры вытворчасці некаторых відаў сардылек, сасісак, каўбас, паўфабрыкатаў.




Лабараторыя камбіната мае ўнікальную ўстаноўку «EVA» для вызначэння якасці сыравіны ў пlynы вадкага азоту.



Смачнае абавязкова павінна быць прыгожым, — пераканана фармоўшчыца каўбасных вырабаў Валіяціна ЗЯНЧОУСКАЯ.



Наша сыравэнджаная каўбаса вельмі духмяная і смачная, — зазначыла расфасоўшчыца Крысціна КАРДЗІС.



Абвальшчык — спецыяльнасць, якая патрабуе добрай фізічнай падрыхтоўкі. Гэтай умове цалкам адпавядае Іван АКУЛІВІЧ.



За дзейнасцю вакуумных масажораў з ахалоджаннем назірае Наталля КОТ.

## «3 павагай да якасці» — не проста словы

Гарантам якасці прадукцыі з'яўляецца сістэма менеджменту якасці, згодна з патрабаваннямі СТБ ISO 9001-2009, сістэма бесплечнай прадукцыі харчавання на аснове міжнароднай сістэмы аналізу рызык і кантрольных крытычных пунктаў НАССР (ХАССП). Таксама прадугледжаны і экалагічны аспект: прадпрыемства сертыфікавана па СТБ ISO 14001-2005 «Сістэма кіравання навакольным асяроддзем».

Што гэта за сістэмы і для чаго яны патрэбныя? Сістэма менеджменту якасці прадугледжвае прывядзенне ўсіх бізнес-працэсаў і падыходаў да кіравання якасцю дазваляе кіраўніцтву прадпрыемства атрымаваць усю патрэбную інфармацыю па якасці ў поўным аб'ёме і даступным выглядзе, што дазваляе найбольш эфектыўна ўплываць на ўзровень тэхналагічнай працы, калі неабходна — праводзіць яго апэратыўна карэктуючы.

Сістэма ХАССП, накіраваная на забеспячэнне поўнай бяспекі прадукту, прадугледжвае кантроль за яго складальнымі і яго вытворчасцю ў строга вызначаных умовах. Яна прадугледжвае вызначэнне кантрольных крытычных кропак і першачаровую ўвагу менавіта да іх. Дзе такія кропкі ў вытворчасці мясных прадуктаў? Адна з іх датычыцца вытворчасці фаршу, у які ўносяцца розныя спецыяльныя інгред'енты.

Наўнясць сертыфіката ХАССП дазваляе Ашмянскаму мясакамбінату беспераходна паступаць сваю прадукцыю не толькі ў Расію, але і ў краіны Заходняй Еўропы.

На камбінаце выдатна разумеюць: сёння беларускі, ды і расійскі пакупнік прывыкнуў да добрага. Памятае сасіскі, за якімі ў савецкія часы стаялі чаргі, сёння нікому не патрэбны. Таму пры вытворчасці арыентаваны на першую чаргу на пакупніка. І такія палітыка прыносіць свой плён: усё, хто паспытаў ашмянскія прасіскі, ужо рэдка ім «здрэджваецца». Асабіста ведаю мінчан, якія перад кожным святам спяшаюцца на сталічную вуліцу Платонава, у фірмовую краму. І гэта ў распецінай прадукцыі з усіх куткоў краіны сталіцы!

Як адзначыла галоўны інжынер Ашмянскага мясакамбіната Соф'я РЫЗВАНОВІЧ, за апошнія гады вельмі многа зроблена для таго, каб прадукцыя прадпрыемства захоўвалася яма магла больш без уронна для якасці, каб яна мела добры таварны выгляд. Сталі выкарыстоўваць спецыяльныя для большай захавальнасці каўбас, высокаэфектыўныя абалонкі, самі каўбасы пры пастаўках гандлю ўпакоўваюцца ў спецыяльную поліэтыленавую ўпакоўку. У зручнай запаянай упакоўцы ці спецыяльных формачкаў, што выклікае ўспяліны кантакт прадукцыі са знешнім асяроддзем, паступаюць у гандаль мясныя паўфабрыкаты хуткай замарозкі...



Уладзімір САФОНЕНКА кіруе высокапрадукцыйным абсталяваннем для вытворчасці фаршу.

Аліна ФІАЛКОЎСКАЯ, эканаміст, старшыня прафкама:

## «Для людзей на камбінаце робіцца ўсё магчымае. І яшчэ крыху»

— Увага да грамадскага жыцця з боку кіраўніцтва камбіната вельмі вялікая, — адзначае Аліна Іосіфаўна. — Праца на прадпрыемстве не з лёгкай, дабрабыт і лад у іх сем'ях — зусім не «паказушы». У нас прадугледжана і санаторна-курортнае лячэнне для работнікаў, штогод на 100 працэнтаў ахоплены аздараўленнем і іх дзеці.

На прадпрыемстве абсталяваны фізіяпрацэдурны кабінет. У штаце два ўрачы, медсястра і медсястра па масажах. Да паслуг аматараў здаровага ладу жыцця і выдатная сауна з басейнам.

Усе работнікі прадпрыемства забяспечаны гарачым харчаваннем: працуюць сучасная сталовая і буфет.

Летась на прадпрыемстве абсталявана выдатная транзжорная зала, з'явіўся пакой для рускага бильярда з новым сталом і ўсім неабходным інвентаром, вялікай папулярнасцю карыстаюцца сталы для піл-понга. Заняткі і трэніроўкі праходзяць пад кіраўніцтвам інструктара па фізічнай культуры і спорце. Такія ўвага дае свой плён: каманды камбіната займаюць прызавыя месцы на рэальных і абласных спаборніцтвах па

валеіболе, футболе, па лыжным мнагабор'і, стрытболе, шашках, шахматах... (шматлікімі кубкамі, медалямі і граматамі, заваяванымі спартсменамі камбіната, прыгожа аформлены калідоры і холы адміністрацыйнага будынка).

Выдатна паказалі сябе падчас святковага канцэрта на юбілейным вечары нашы самадзейныя калектывы: хор і ансамбль «Ашмянскія волаты». Дарэчы, хор па ініцыятыве дырэктара быў адноўлены незадоўга да юбілею прадпрыемства. Тамара Уладзіміраўна зноў правяла рысы сваёй неардынарнай творчай натуры і паказала асабісты прыклад — сама рэпэцірвала і выступіла на сцэне! Назву ансамблю таксама прыдумала дырэктар. Усе касцюмы і музычныя інструменты, якім пазаздасяць і прафесійныя выканаўцы, закупіла прадпрыемства.

На святковым мерапрыемстве традыцыйна запрашаюцца ветэраны камбіната. Акрамя таго, каб гэты заслужаныя людзі не адчувалі сябе пакінутымі, прафкам штогод арганізуе сустрэчы ветэранаў, дзе яны могуць у камфортных умовах сустрэцца, успомніць сваіх калег, дні, звязаныя з камбінатам, абмяняцца навінамі. Тых, ветэранаў, хто адрацаваў на прадпрыемстве 10 і больш гадоў, мы вітаем са святанамі, дорым ім каштоўныя падарункі, аказваем матэрыяльную дапамогу.

Асабліва ўвага надаецца ветэранам-юбілярам: прадстаўнікі камбіната асабіста прыязджаюць да іх з віншаваннямі і падарункамі.

Увогуле на прадпрыемстве працуе сістэма сацыяльных гарантый і льгот для кожнага чалавека, замацаваная ў калектыўным дагаворы. Напрыклад, падтрымка гарантыва на нашым работнікам пры ўступленні ў шлюб, пры нараджэнні дзіцяці. Можна скарыстацца бесперацэнтным крэдытам на набыццё тавараў доўгага карыстання.

Ашмяны — горад хоць і невялікі, але далёка не правінцыйны. У многім, што датычыцца культурнага жыцця, нашы работнікі могуць па-спулернічаць нават з мінчанамі. Папулярныя спевакі і заслужаныя калектывы на прадпрыемстве часта госці. Выступалі ў нас і «Песняры», і Прэзідэнцкі аркестр. Арганізоўваем пазедкі на канцэрт у сталіцу, для дзяцей — у цырк і на гапоўную ёлку краіны. Прафкам сумесна з адміністрацыяй камбіната рэгулярна арганізуе экскурсію пазедкі не толькі па ўсёй Беларусі, але і за яе межы.

Добры заробкі, актыўнае грамадскае жыццё і важкі сацыяльны пакет прывабліваюць на прадпрыемства моладзь. А гэта сведчыць пра тое, што ў камбінаце выдатныя перспектывы і надзейная будучыня. І ствараем яе мы, работнікі прадпрыемства, уласнымі рукамі.

## Адкрыццё новай «Галактыкі»



для кавярні спатрэбілася новае сучаснае аздабленне, была афармленая ідэя. Як і шчырэ гадзі таму, яе прапанавала дырэктар прадпрыемства Тамара Філіповіч. Прычым не толькі прапанавала, а да самага адкрыцця сачыла за распрацоўкай дызайна, падборам матэрыялаў, ходам выканання работ... Скажыце па шчырасці, тое, што атрымалася ў выніку, нечакана. Напоўненае прасторай памяшканне, глыбокае сіняе неба, мастацкая выява галактыкі на сцяне, эфект ад асвятлення, які нагадвае Млечны Шлях... Аздобце ўсё гэта ў сваім уяўленні класічнай (!) музыкой, з густым падабранай мэбляй і аформленай барнай стойкай і вы на хвілінку патрапіце ў «Галактыку» ААТ «Ашмянскі мясакамбінат». Сярод далейшых задумак і дабаўленне ў «рэпертуар» па-спраўдному касмічных электронных мелодый і стылі сусветна вядомага Жан Мішэль Жара, і правядзенне конкурсу дзіцячых малюнкаў на Дзень касманautyкі, і новае фірмовае блонда, і далейшае аздабленне прасторы кавярні...

ААТ «Ашмянскі мясакамбінат» заўсёды з павагай ставіцца да сваіх партнёраў. А кліент кафе — той жа партнёр. Для таго, каб спажаўцы маглі не толькі смачна паесці, але і адпачыць душой, у кавярні «Галактыка» зроблены капітальны рамонт з новым дызайнам. Вынік сапраўды ўражае, пра што ўжо выказваюцца многія наведвальнікі.

Варта адзначыць, што кавярня стала любімым месцам адпачынку ашмянцаў і гасцей горада яшчэ ў 2005 годзе. Зручнае месцазнаходжанне — у цэнтры горада, гістарычны будынак (пабудаваны ў 1913 годзе), смачная ежа, даступныя цыны... Аднак жыццё не стаіць на месцы, і

Наведвальніку гасцінна сустракаюць афіцыянткі Аксана МАРДЗІ і Валерыя БАРОУСКІ. Бармен кавярні Людміла САДОУСКАЯ. Магазін «Пачатунек» адкрыўся пасля рамонтна адначасова з кавярняй. Тут працуюць ветлівыя і дасведчаныя прадаўцы Наталля ЗАВАДСКАЯ, Міхаіл КАТКОУСКІ, Марына КІРКОУСКАЯ.



Бильярдная і транзжорная залы: тут можна пабываць у час абедзеннага перапынку і пасля працоўнага дня.



Аэбука бяспекі Дваровая тэрыторыя не замяніць гараж ці стаянку, якая ахоўваецца

Практычна кожны дзявяты крадзеж на Гродзеншчыне летас будзь звязаны з аўтатрансартнай маёмасцю. Пры гэтым, папярэджае пракуратура вобласці, пераважна большасць злачынных замахаў (83,6 працэнта) тычыцца асабістых аўтамабіляў грамадзян, пакаінутых у дварах жылых дамоў і на вулічных абочынах.

1 сакавіка — Міжнародны дзень барацьбы з наркаманіяй і наркабізнэсам

ЗАЛЕЖНАМУ ТРЭБА ТОЛЬКІ ЗВЯРНУЦЦА

Атрымаць інфармацыю пра магчымасці лячэння і рэабілітацыі хворых на наркаманію цяпер можна як на інтэрнэт-сайтах ці непасрэдна ва ўсіх устаноў аховы здароўя, так і ва ўстаноў адукацыі, а таксама ўстаноў, якія прапаноўваюць сацыяльныя паслугі.

Паводле слоў гадоўнага нарколага Міністэрства аховы здароўя Аляксандра Дзяржынскага, пацыент і яго блізкія павінны памятаць, што лячэнне і рэабілітацыя наркаманаў ажыццяўляецца без павядлення ў міліцыю, інфармацыя аб пацыенце даецца толькі па запыха суда і органаў следства.

Западозрыць ужыванне наркарэчыва блізкімі людзьмі можна не толькі па змяненні іх паводзін, але і з дапамогай досведна распытоўваных у свеце для выяўлення падобнага факту тэстаў спіны. Такія тэсты выпускаюцца і ў нашай краіне.

Наркаманія застаецца адным з самых цяжкіх захворванняў, якое ў абсалютнай большасці выпадкаў дэяе поруч з іншымі сур'ёзнымі хваробамі — гепатытамі, ВІЧ-інфекцыяй і туберкулёзам.

Святлана БАРЫСЕНКА.

БІЗНЭС У РЭГІОНАХ ХОЧА ПАЗБАВІЦЦА АД ДАВЯДЗЕННЯ ПЛАНАЎ



У рамках абмеркавання Нацыянальнай платформы бізнесу Беларусі-2011 Уладзімір КАРАГІН, старшыня прэзідыума Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрыемальніцтва, правёў сустрэчы з прадпрыемальнікамі ў рэгіёнах: Магілёве, Віцебску, Маладзечне, Бабруйску, Рагачове, Жлобіне, Ашмянах, Гродне і Смалевічах.

дзелавых колаў, на якой плануецца канчаткова абмеркаваць Нацыянальную платформу бізнесу Беларусі-2011. А пакуль Уладзімір Мікалаевіч падзяліўся з журналістамі тымі праблемамі, якія на сёння турбуюць бізнесменаў у рэгіёнах:

— Людзі хочучь выгаварыцца, хочучь паскардзіцца. Шмат прыходзіць лістоў, прычым ананімных — гэта кажа пра тое, што людзі баяцца выказацца ў адкрыты выгляд, нават калі прадпрыемальнік уносіць прапановы, ён стараецца схаваць назву сваёй кампаніі, сваё імя, — расказавае Уладзімір Карагін. — У жытых стасунках, у жытых дыскусіях выказацца больш праблемных пытанняў, чым у пісьмовым выглядзе. Менавіта таму мы лічым вельмі важным весті жывое абмеркаванне вострых пытанняў ў непасрэдным удзелінікамі эканамічных працэсаў.

Цікава, што Нацыянальную платформу бізнесу Беларусі-2011

ры, займаюцца развіццём вытворчасці Але, па сутнасці, вытворчыя прадпрыемствы нікому не патрэбныя — прадпрыемства застаецца сам-насам з праблемамі пошукі памяшкання, зямельнага ўчастка... Напрыклад, у Японіі 5,5 мільяна малых прадпрыемстваў абслугоўваюць 12 тысяч буйных, якія даюць заказы, фінансуюць распрацоўку. А ў нас, на жаль, вялікі разрыў паміж айчыннымі малымі і буйнымі прадпрыемствамі — апошнія хутчэй размясцяць заказы ў Расіі, чым зажадуць у беларускага малага прадпрыемства, — казаў Уладзімір Карагін.

— Ідзе спроба кіравання прадпрыемствамі лобнай формы ўласнасці — нічым не дапамагаючы, працягваюць навязваць, колькі вырабляць, што вырабляць, куды прадаваць, дзе камплектуючы браць і гэтак далей. Сёння чыноўнікі стараюцца даваць указанні па тэлефоне. Але бачыце, нам пашанцавала і ў рукі патрапіў дакумент з распараджэннямі — прадпрыемальнікі на сустрэчы перадалі. Ці вост у Гомельскай вобласці — ідзе абзвон магазінаў і даецца ўказанне каб 90% тавараў было вытворчасці Гомельскай вобласці, а інакш прагражуць праверкамі, — расказаў Уладзімір Карагін

дзелавае супольнасць абмяркоўвае не толькі паміж сабой. Уладзімір Мікалаевіч расказаў, што адно з першых абмеркаванняў платформы было ў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце — і калі 70 прадстаўнікоў адміністрацый рэгіёнаў прынялі вельмі актыўны ўдзел у абмеркаванні, выказвалі прапановы не менш за прадпрыемальнікаў.

Дык што ж хвалюе бізнес у рэгіёнах? Як адзначыў Уладзімір Карагін, спектр гэтых пытанняў самы шырокі: індывідуальныя прадпрыемальнікі скардзяцца, што з-за немагчымасці наймаць працаўнікоў яны не могуць нават на большыя складзі, малыя прадпрыемствы скардзяцца на збытковаую статыстыку справядзачнасць, на кантрольныя органы, якія правяраюць падлеглыя прадпрыемальнікі, але пры гэтым мала звяртаюць увагі на так званы «шыры» і нелегальны бізнес і гэтак далей. На некаторыя пытанні Уладзімір Мікалаевіч спыніўся больш падрабязна. У прыватнасці, на праблемах развіцця вытворчага бізнесу:

— Дзяржава ў апошні дзень ідзе па старэйшым дэкларуе: саб-

на, камплектуючых распрацоўце комплекс мэрарпрыемстваў, рэалізацыя якіх дазволіць кампенсавач аб'ём імпарту тавараў і паслуг. Прадугледзце скарачэнне да мінімуму, аж да спынення, спажывецкага некрытычнага імпарту. Прадстаўце інфармацыю з указаннем прычын невыканання даведзенага задання па выніках студзеня 2011 года, праблемных пытанняў, у тым ліку і тых, якія патрабуюць садзейнічання дзяржоргану, прапанову па выкананні параметраў знешнеэканамічнай дзейнасці на 2011 год... Уладзімір Карагін перакананы, што такія патрабаванні парашуюць патрабаванні Дырэктывы № 4:

— Ідзе спроба кіравання прадпрыемствамі лобнай формы ўласнасці — нічым не дапамагаючы, працягваюць навязваць, колькі вырабляць, што вырабляць, куды прадаваць, дзе камплектуючы браць і гэтак далей. Сёння чыноўнікі стараюцца даваць указанні па тэлефоне. Але бачыце, нам пашанцавала і ў рукі патрапіў дакумент з распараджэннямі — прадпрыемальнікі на сустрэчы перадалі. Ці вост у Гомельскай вобласці — ідзе абзвон магазінаў і даецца ўказанне каб 90% тавараў было вытворчасці Гомельскай вобласці, а інакш прагражуць праверкамі, — расказаў Уладзімір Карагін

Уладзімір Карагін падзяліўся назіраннямі, што ўсё менш і менш маладых людзей хочучь пачынаць сваю справу і станавіцца бізнесменамі:

— Калі раней ва аўдыторыях пыталі, хто хоча мець свой бізнес, то 50—60% падымалі рукі. Зараз — максімум 10—15 гатовыя ўзяць на сябе цяжкасці бізнесу. Чамусьці астатнія хочучь ісці ў кантрольныя органы, МУС, Мтыны камітэт, урадавыя структуры, а не імкнуцца быць незалежнымі і весті сваю справу. Больш за тое, нават калі пачынаеш размаўляць з тымі, хто хоча пачынаць свой бізнес, то аказваецца, што працэнтаў 70 з іх маюць вельмі абстрактнае ўяўленне пра гэта.

Як прызнаўся Уладзімір Карагін, ён і сам яшчэ не знайшоў адказу на такі парадокс, чаму пры правядзенні лібералізацыі і спрыянчэнні умоў для вядзення бізнесу моладзь усё менш хоча быць прадпрыемальнікамі. Магчыма, яшчэ не так лёгка ў нашай краіне можна адкрыць сваю справу: існуюць вялікія рызыкі і страх, што яна не будзе паспяховай. У любым выпадку, праблема маладых бізнесменаў, мяркую Уладзімір Карагін, патрабуе дадатковага аналізу.

і дадаў, што такія сігналы ідуць з усёй краіны. Дарэчы, беларускіх прадпрыемальнікаў турбуюць не толькі праблемы, якія тычацца непасрэдна іх бізнесу: па словах Уладзіміра Карагіна, бізнес турбуе і дэфіцыт плацежнага балансу, і знешняя запаячанасць краіны, і дэмаграфічная сітуацыя:

— Ці турбуе гэта ўсё прадпрыемальнікаў? Безумоўна, у першую чаргу. Бо яны плацяць падаткі і добра разумеюць, што з іх падаткаў фарміруецца бюджэт, з якога ідзе і падтрымка сацыяльнай сферы, і выплачваюцца запаячанасці. Узьць, напрыклад, дэмаграфічную праблему: у нас расце колькасць пенсіянераў і скарачаецца колькасць тых, хто працуе ў народнагаспадарчым комплексе. Калі груба казаць, то ў нас сёння ад аднаго працаўніка 2 трымаццаці, і прадпрыемальнікі турбуюць, што іх можа быць тры. Вядома ж, можна глядзець толькі сабе пад ногі і не бачыць нічога далей за свой нос, але ў нас ёсць шмат адвакананых і разумных людзей, якія добра разумеюць, што эканамічнае асяроддзе, у якім дзейнічае фірма, вельмі залежыць ад фактараў макраэканамічнай стабільнасці, ад фактараў фінансавага забеспячэння, бо мы ўсё жывём у гэтай краіне.

Павел БЕРАСНЕЎ.



Weather forecast section with maps and temperature indicators for various regions.

2 сакавіка - Дзеё даты, Цытата дня: «Пастыявае ўсюды той, хто нікоды не спынаецца».

«Сумленна працуеш — заможна жывеш?»

Каб атрымаць высокую зарплату і жыць прыстойна, як у Еўропе, то нам найперш неабходна выконваць асноўныя палажэнні эканомікі, якія паўсюдна аднолькавыя. «Эканоміка павінна быць эканамнай» — папулярны лозунг застойнага перыяду, нягледзячы на сваю таўталогію, не пазбаўлены здаровага сэнсу.

Што датычыцца эканоміі палітна-энергетычных рэсурсаў, то тут усё ясна. Напрыклад, у Баранавічах паказчык на энэргаэражэні нават перавыканалі. Праўда, на пасаджэнні гарыканкама некаторыя кіравнікі ўстаноў і прадпрыемстваў мелі свой погляд на праблему. Напрыклад, начальнік упраўлення адукацыі Мікалай Хітрык заявіў, што існуюць сацыяльныя стандарты і санітарныя нормы і правілы, на якіх нельга эканоміць.

Уладкадню, што на пасаджэнні падводзіліся вынікі работы па вы-

кананні палажэнняў Дырэктывы №3 па эканоміі і беражлівасці за 2010 год.

Ашчаднасць — адзін з асноўных фактараў эканоміі, і кожны гаспадар ведае, што без беражлівасці і метаэаоднасці цяжка наладзіць эфектыўную вытворчасць. Чаму ж у такім разе дзяржава пастаянна даводзіцца нагадваць суб'ектам гаспадарання пра неабходнасць эканоміі? Можна, гэта звязана з тым, што ў нас няма гаспадары ці гэты гаспадар не асабліва хваляецца за дзяржаўнае?

Думаю, што праблему эканоміі неабходна разглядаць значна шыры: зніжэнне спажывання энэргаэрсурсаў — толькі частка гэтай праблемы. Эканомія ў нас больш-менш сур'ёзна сталі займацца толькі ў гэтым стагоддзі, калі гадоў дзесяць таму пачалі ў кватэрах устаўляць лічылнікі на газ і ваду, а зараз — і на цяпло. А багатая Заходняя Еўропа, якая не прайшла першую стаянку камунізму, усё лічыла. І нам цяжка ўявіць, чаму ў шэрагу невялікіх еўрапейскіх краін няма прыродных энэргаэрсурсаў.

А можа, ніякага скартэту не існуе, а ёсць залежыць ад чалавека, яго светапогляду і эканамічнай сістэмы, у якой ён знаходзіцца. Многа разоў даводзілася быць у розных калгасах, а пазней сельгаскааператывах. І вост, была, заглянеш у зяняляны СВК — зямлі ўсяго дзве тысячы гектараў, а даўгоў — пад мільярд, і бачыш, якія нешта лічаць, пішуць. А яшчэ ў іштэце гаспадаркі ёсць гадоўныя аграрном, заатэхнік, ветурач, механік, інжынер. А калі ёсць гадоўныя, то працуюць і шараговыя. Калгасныя

«ЦЯГНЕ ДА ТЭХНІКІ. ХАЦЕЎ БЫ НЕВЯЛІКІ АЙЧЫННЫ ТРАКТАР З КАБІНАЙ»

Аляксандр Анатольевіч Барэўка з вёскі Брэнлічкі Наваградскага раёна 25 гадоў адпрацаваў механізатарам. Але і зараз, па ўласным прызначэнні чытача, цягне яго да тэхнікі. Тым больш, што ёсць гектар зямлі, якое, натуральна, трэба апрацоўваць. А ёсць тэхнікі — як? Вост і надумаў Аляксандр Анатольевіч набыць міні-трактар беларускай вытворчасці. Але абавязкова, каб мадэль з кабінай была — па стане здароўя ёсць такая патрэба ў чалавека.

— Магнутнасць рухавіка трактара не прычыноўна. Як і наяўнасць навяснога абсталявання: тут бы спачатку сам трактар набыць, а з ім ужо неж пасля б разабраўся, а з існаў дапамагчы нас вясковец у пошукі праэбнай тэхнікі. Першай справай мы патэлефанавалі на Мінскі трактарны завод. Папрасілі спачатку зарыентаваць увогуле па сітуацыі. Аказалася, нездарма. Большасць людзей не бачыць асаблівых розніц паміж малагабарытнымі трактарамі і міні-трактарамі, называючы іх аб-

але першы месяц думаў: не вытрымаю. З'явілася нават думка, што трэба ўйкаць. Але калі атрымаў зарплату (а гэта 2,5 тыс. долараў), то лгчыці стала.

— Валікі грошы... — Фермер мне сказаў: «Рабіць за такіх грошы ў нас дурныя не было і не будзе». Там атрымаваць удвая больш.

— Гаспадар — багаты чалавек, і я ён кіруе фермай? — Мой гаспадар на выгляд гэці «вахлячок», з пад шытаную астрцік відаць, а аубатк — пяці адкрытых. Раніцаў усталі і разам працуем, бетон заліваем — робім усё, што патрэбна. Ён там гадоўны, прымаў рашніне і за ўсё адказваў.

— А на ферме «пры парадзе» гаспадар даводзілася бачыць? — Нам даводзілася бываць у банку, і мы туды прыходзілі ў рабочым адзенні — камбінезонах. Скажу, што там да чалавека, які працуе, асабліва адносіны. Калі чалавек пры справе — яго паважаюць. На адзенне ніхто не звяртае увагі.

— Паколькі вы ўспомнілі банк, то як там фермеру атрымаць крэдыт і на якіх умовах? — Па колькасці свіней Данія займае пасля Канады другое месца. І там усё зроблена, каб спрыяць развіццю свінагадоўлі. Дарэчы, у Даніі толькі прыватныя комплексы. Працуюць праграмы па падтрымцы фермерства. Калі, напрыклад, у фермера здарыўся паморак жыўельі, то адпаведны Фонд падтрымкі клі выплаціць 100% кампенсацийі. Праўда, і фермер павінен рабіць 1% укладку ад свайго даходу. Адносна крэдыту, то ён даецца пад 1,5 працэнта без усяіх праблем. Можна лёгка атрымаць 50 млн долараў.

— Даччне — гэта... — Сымон СВІТНОВІЧ.

Працавіты і беражлівы народ. Мой гаспадар ездзіў на старой мадэлі ўйкаць. Але калі атрымаў зарплату (а гэта 2,5 тыс. долараў), то лгчыці стала.

— Валікі грошы... — Фермер мне сказаў: «Рабіць за такіх грошы ў нас дурныя не было і не будзе». Там атрымаваць удвая больш.

— Гаспадар — багаты чалавек, і я ён кіруе фермай? — Мой гаспадар на выгляд гэці «вахлячок», з пад шытаную астрцік відаць, а аубатк — пяці адкрытых. Раніцаў усталі і разам працуем, бетон заліваем — робім усё, што патрэбна. Ён там гадоўны, прымаў рашніне і за ўсё адказваў.

— А на ферме «пры парадзе» гаспадар даводзілася бачыць? — Нам даводзілася бываць у банку, і мы туды прыходзілі ў рабочым адзенні — камбінезонах. Скажу, што там да чалавека, які працуе, асабліва адносіны. Калі чалавек пры справе — яго паважаюць. На адзенне ніхто не звяртае увагі.

— Паколькі вы ўспомнілі банк, то як там фермеру атрымаць крэдыт і на якіх умовах? — Па колькасці свіней Данія займае пасля Канады другое месца. І там усё зроблена, каб спрыяць развіццю свінагадоўлі. Дарэчы, у Даніі толькі прыватныя комплексы. Працуюць праграмы па падтрымцы фермерства. Калі, напрыклад, у фермера здарыўся паморак жыўельі, то адпаведны Фонд падтрымкі клі выплаціць 100% кампенсацийі. Праўда, і фермер павінен рабіць 1% укладку ад свайго даходу. Адносна крэдыту, то ён даецца пад 1,5 працэнта без усяіх праблем. Можна лёгка атрымаць 50 млн долараў.

— Даччне — гэта... — Сымон СВІТНОВІЧ.

ПАДКОВА

Паўсюдна сярод усходніх славян існуе вера ў незвычайныя ўласцівасці конскай падковы. Па павяр'ях нашых продкаў, падкова сімвалізавала шчасце і поспех, уяўляючы сабою магучы абярэз ад дрэннага вока і нячыстай сілы. Абавязкова ўмова — падкову трэба знайсці на дарозе. І лепш, каб гэтага ніхто не бачыў. Такое добразачылае стаўленне да падковы магло быць выклікана тым, што яе форма нагадвае арку.

— Яшчэ адна з прычын, чаму падкова стала знакам шчасця і ўдачы, заключалася ў тым, што ў ранейшыя часы багатае людзі рабілі падковы сваім любімым рысакам не толькі з жалеза, але і з серабра, а бывала, і з золата. Здаралася, што даволі дарагія падковы губляліся. А той, хто знаходзіў такую падкову, раптоўна становіўся багатым — вага такой падковы дасягала 250 грамаў чыстага золата або серабра.

— Акрамя таго, што падкова сімвалізавала шчасце і поспех, яе надзялялі ўласцівасцямі ахоўнага характару. Лічылася, што ў хату, над парогам якой вісіць падкова, ніколі не зойдзе нячыстая сіла. Існавала ямаля паданая пра тое, як кавалі падкоўвалі чарэй, у якіх на нагах капыты, і тады «нячысцікі» не маглі бясшумна падкрадацца і здзейсніць шкоду добрым людзям. Таму і бягучы чарэй ад той хаты, як толькі ўгледзяць падкову на яе сцяне або дзвярах.

— Нярэдка падковы выкарыстоўвалі ў магічных дзеяннях. Напрыклад, каб выльчыць хворага, які пакутуе ад жорсткага рэўматызму, раілі яму пад матрац пакласці дзве старыя падковы — адну ў галаве, другую ў нагах, але канцамі ўнутр, і сказаць: «Раней на зямлі білі, а зараз кабы раба (імя) абаранілі. Амін».

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

Усім іх немася

— Што з табой? — Захваоры: тэмпература, на-смарк, горла баліць. — Дыхай пад коўдрай над адварной бульбай. Дарэчы, калі ўзяць туды відзель, грыбы і гарчачку, то можна ў лазню не хадыць.

Калі вам у бары ўсімніхулася дзэўчына — відавочна, што ў яе няма грошай. А калі вы ўсімніхуліся ў адказ — відавочна, у вас грошы ЯШЧЭ ёсць.

— Як вызначыць, удала мужчына ажаніўся ці не? — Наўдала — гэта калі жонка дорыць на 23 лютага шкарпэткі, трысы ці дэзодарант, а удала — калі скрыню любімага піва.

Advertisement for 'Гарачы' (Hot) with contact information: 287 17 41

Advertisement for 'Крэмаш' (Cream) with contact information: 80333173926

Advertisement for 'Звезда' (Star) newspaper with contact information: 287 17 79

Advertisement for 'Звезда' (Star) newspaper with contact information: 80333173926

Advertisement for 'Гарачы' (Hot) with contact information: 287 17 41

Advertisement for 'Гарачы' (Hot) with contact information: 287 17 41

Advertisement for 'Звезда' (Star) newspaper with contact information: 287 17 79



## ...ВАЖНЫ АРГУМЕНТ ПРЫ ВЫБАРЫ ВНУ

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «Ч3».)  
Кожная вобласць — па здаруйцы для ВНУ!**

Валерый Сміткін расказаў, што БНТУ сёння актыўна праводзіць работу па аздараўленні сваіх студэнтаў, балуе ў іх ёсць спецыяльны санаторыя-прафілакторый. Рэгулярны аддзяленні і лячэнне ў санаторыя-прафілакторый дазвалялі зменшыць колькасць дыспансэрных хворых сярод студэнтаў больш чым на 50 працэнтаў: з 1900 да 800 чалавек. Кошт псуўкі для студэнтаў та на 200 складае 111 тысяч рублёў, пры гэтым 338 тысяч рублёў датуецца Рэспубліканскім цэнтрам па аздараўленні і санаторна-курортным ланцужком і 571 тысяч рублёў рэкартатам БНТУ і 50 тысяч — студэнцкім прафсаюзам. У летні час на гэтай базе праходзіць аздараўленне і санаторнае лячэнне выкладчыц і супрацоўнікаў БНТУ. Для іх псуўка на 12 дзён каштуе 230 тысяч рублёў.

На жаль, мы ахопліваем толькі частку месцаў, астатнія даводзіцца прадаваць. Дык чаму б не выкарыстоўваць гэтую ўнікальную базу для ўсіх мінскіх ВНУ і сродкі спецыяльных навучальных устаноў? Чаму б не стварыць міжвузавыя цэнтры па аздараўленні і санаторна-курортным ланцужком студэнтаў, а на іх базе — спартыўна-аздараўленчыя лягеры? Для мінскіх ВНУ і ССНУ такі цэнтр можна адкрыць на базе санаторыя-прафілакторыя БНТУ, у Гомелі — на базе Гомельскага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта.

## КАЛІ МАСТАЦТВА «НА МАЖЫ»

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «Ч3».)**  
Памітаеца, як у класе дзясятых наша ліцейская настаўніца Надзея Івануца замест лагарыфмаў па алгебры ўзгадава свайго суседа. Халасцік-небарак у часы, калі было «яшчэ нельга, але моцна хацелася», наводзіў будзільнік на тры гадзіны ночы, каб не праспаць паказ польскай эротыкі па кабельным ТБ. Час быў сваёй, кватэры камунальныя, а сцены тонкія. Восць Надзея Івануца і не магла забяцца на эротычныя сцены кінацэнтру за сценкай суседа...

Сёння, мяркуючы па аналёгах у кінатэатры, беларусам таксама гэтага хочацца. Які вынік — «да нас неаднарадова звярталіся глядачы з просьбай наладзіць паказ эротычнага кіно», — тлумачыць у «ЦэнтрІдаз». Як расказаў «Звяздзе» адміністратар кінатэатра Аляксандр Ціхан, паказ «Эротычных сноў» будзе працягвацца:

— Зараз у нас заканчваецца шосты тыдзень паказу, увогуле ж паказы заплачанавацца на 10 тыдзень. Самі сеансы даволі папулярныя. Штогавар у нас поўныя залы, вельмі рэдка застаюцца вольныя месцы.

## Думкі ўголос

...Канец сеанса атрымаўся нейкім скамечаным. У зале рэзка ўключылі святло і аднылі дзверы — маўляў, сеанс эротыкі скончыўся, будзьце ласкавыя выйсці. Сыходзілі людзі хутка, быццам асцерагаючыся, што іх пазноўць у твар. Задавальненія на тварах не чыталася, хутчэй расчараванне. Ці то эротыка была занадта лёгкая, ці то надворот — эксперыменты з агонелай Малгошай і яе апранутым спясунікам нагадалі штосьці больш сур'ёзнае — за што бывае сорамна.

На наступным тыдні ў цэрках і касцёлах Беларусі распачаецца Вялікі пост. У Чырвоным касцёле ў гэты перыяд традыцыйна адбываецца «Крыжовы шлях», які нагадвае пра мукі і цярпенні Хрыста на крыжы. А за колькі метраў — у кінатэатры — яшчэ амаль месяц людзі 18-гадовага можа паглядзець на голае жаночае цела за 4 тысячы рублёў. Парадокс. А як нас любіць разважаць пра маральнасць...

## Ілья ЛАПАТО

**Каментар кіназвезда Антона Сідарэнікі:**  
— Увогуле, праект Рэгіны Цыглер удалы. Ён разнастайны і змястоўны. Аналізаваць узровень стужак з «пазіцыі кінаэротыкі» не мае сэнсу, бо яны вельмі і вельмі розныя. Стужкі аб'яднаны па тэматычнасці, а не эстэтычным прынцыпам. Эротыка ж, найперш, гэта эстэтычны падыход да пытання інтымных узасмаадносін. Эротыка не вымарэаецца «аголенасцю», яна заемаецца на гульні з фантазіяй і асабістым густам глядача. Па маім звестках, праект карыстаецца вялікім пошптам і нічога дзіўнага тут няма — жыццём нашым кіруе Эрас, і яго адлюстраванне заўсёды будзе вабач.

# ПРАГРАСКОП СТРЫЖАК НА САКАВІК

**2 сакавіка.** Знешні выгляд, які вы набудзеце пасля наведвання цырульні, аслаўжыць вам добрую службу ў прыцягненні патрэбных знаёмстваў і зачароўванні патрэбных людзей. Добры дзень для стрыжкі валасоў.

**3 сакавіка.** Лепш адкласці стрыжку валасоў на больш спрыяльны дзень для гэтага перыяду.

**4 сакавіка.** Паказанні ў гэтага дня такія ж, як і напярэдняга.

**5 сакавіка.** Неспрыяльны дзень для стрыжкі. Маніпуляцыі з валасамі могуць прывесці да спрэчак і судовых цяжбаў.

**6 сакавіка.** Неспрыяльны дзень для наведвання цырульні. Стрыжка можа прывесці да матэрыяльных расстрат і пагаршэння здароўя.

**7 сакавіка.** Стрыжка ў гэты дзень звязаная з узнікненнем пачуцця дыскамфорту і тугі, якія выклікаюць страхам страты блізкага. Магчымыя абстрактныя хвароб горла і ротавай поласці. Неспрыяльны дзень для стрыжкі валасоў.

**8 сакавіка.** Стрыжка прывядзе да паляпшэння матэрыяльнага стану і агульнага дабрабыту. Добры дзень для стрыжкі валасоў.

**9 сакавіка.** У гэты дзень лепш пазбягаць стрыжкі валасоў. Можна падпаціць наведвання цырульні.

**10 сакавіка.** Дзень, калі стрыжка валасоў можа прывесці да канфлікту і спрэчак з навакольнымі ці кіраўніцтвам. Магчымыя абстрактныя розныя хвароб. Неспрыяльны дзень для стрыжкі.

**11 сакавіка.** Выдатны дзень для стрыжкі. Абядае добрае самаадчуванне і абядае жывіць.

**12 сакавіка.** Неспрыяльны дзень для наведвання цырульні. Могуць з'явіцца нечаканыя праблемы і розныя хваробы.

**13 сакавіка.** Лепш устрымацца ад наведвання цырульні. Дзень, які «спальвае», вядоўце тыебчкіх традыцый, пагражае пагаршэннем здароўя.

**14 сакавіка.** Паказанні ў гэтага дня такія ж, як і напярэдняга.

**15 сакавіка.** Стрыжка ў гэты дзень развівае вастрыю пачуццяў і паліпаевае праніклівасць розуму. Добры дзень для стрыжкі валасоў.

**16 сакавіка.** Стрыжку лепш перанесці на больш спрыяльны перыяд, паколькі ў гэты дзень можна прыцягнуць няшчасці, павялічаецца верагоднасць траўмаў.

**17 сакавіка.** Выдатны дзень для наведвання цырульні. У гэты дзень вы набудзеце не толькі прыгожы знешні выгляд, але і прыцягнеце ў сваё жыццё ўдачу і шчасце.

**18 сакавіка.** Паляпшэнне ва ўсіх сферах жыцця (ад становішча ў грамадстве да матэрыяльнага дабрабыту) чакае тых, хто сёння наведваецца ў цырульню.

**19 сакавіка.** Неспрыяльны дзень для наведвання цырульні. Стрыжка ў гэты дзень можа выклікаць сур'ёзныя негатыўныя наступствы практычна ва ўсіх галінах (ад пагаршэння агульнага стану арганізма да псіхічных працэсаў).

**20 сакавіка.** Неспрыяльны дзень для візіту ў цырульню. Робячы стрыжку, вы выклікаеце верагоднасць асабістых памылак і выпадковасці, якія за гэтым паследуюць. Акрамя таго, становіцца значна складаней трымаць пад кантролем свае жарсці і негатыўныя звычкі.

**21 сакавіка.** Стрыжка стварае ўсе магчымыя перашкоды ў справах і вядзе да пагаршэння здароўя (ад павелічэння верагоднасці траўмаў і да пагаршэння псіхічных працэсаў). Паводзе ўсходніх традыцый, самыя шкідлівыя духі прыцягваюцца падчас стрыжкі ў гэты дзень.

**22 сакавіка.** Стрыжка ў гэты дзень павялічвае верагоднасць скрывагана супраць вас крадзяжу ці рабаўніцтва, што можа пацягнуць за сабой не толькі страту ўласнасці ці маёмасці, але і пагаршэнне здароўя.

**23 сакавіка.** У гэты дзень лепш адкласці справы і знайсці час для наведвання цырульні, паколькі стрыжка ў гэты дзень падаўжае жыццё.

**24 сакавіка.** Стрыжка ў гэты дзень можа змяніць стаўленне да жыцця. Нават самы заўзяты апытнік пачне прыглядацца да жыццёвага негатыўу аж да ўзнікнення пачуцця агіды да жыцця ў цэлым і навакольнага ў прыватнасці.

**25 сакавіка.** Стрыжка ў гэты дзень паўлівае на знешнюю і ўнутраную прыгажосць, а таксама на дабрабыт і добрае становішча. Спрыяльны дзень для візіту ў цырульню.

**26 сакавіка.** З аднаго боку, стрыжка ў гэты дзень павялічвае магчымасць набывання ўласнасці, а з другога боку, можа прывесці да набывання лішняй вагі, што адбаўеца на стане здароўя ў цэлым.

**27 сакавіка.** Стрыжка ў гэты дзень дае здаровы колер твару і паліпаевае дабрабыт. Спрыяльны дзень.

**28 сакавіка.** Для стрыжкі дзень вельмі неспрыяльны. Пагражае пагаршэннем здароўя, асабліва калі маюцца схаваныя ці хранічыя хваробы.

**29 сакавіка.** У гэты дзень магчыма павелічэнне ўнутрычэпнага ціску ці абстрактнае захворванне вачэй. Высокая верагоднасць утварэння ямяночкі ці запаленняў.

**30 сакавіка.** Пазітўны дзень для стрыжкі валасоў. Ніякіх лёсавызначальных зменаў ён не нясе, але стрыжка атрымаецца на дзіва ўдалай, што прывядзе да выдатнага настрою.

**31 сакавіка.** Паказанні ў гэты дзень такія ж, як і ў напярэдняга.

**Падрыхтавала Алена КРАВЕЦ.**

дама быта зацверджана Пастанова «Аб некаторых пытаннях праезду навучэнцаў». — З'яўленне гэтага дакумента павінна падтурнуць рактары ўстаноў адукацыі сумесна з прафсаюзамі больш увагі ўдзяліць пытанням аказання студэнтам матэрыяльнай дапамогі на праезд, — падкрэсліў лідар студэнцкага прафсаюза БДПУ Вадзім Грачоў. — На сёння існуе шэраг нарматыўных дакументаў, якія рэгулююць пытанні аказання матэрыяльнай дапамогі на праезд ішагароднім студэнтам. Аднак як старшыня студэнцкага прафсаюзнай арганізацыі, лічу, што першапачаткова было б добра, што прапанаваная сістэма будзе не зусім жыццядзейнай. Напрыклад, у нас па такую дапамогу за ўвесь час звярнуліся толькі два студэнты.

Трэба палумачыць, што своеасабівай кампенсацыяй за адмену некалькі гадоў назад ільготы для студэнтаў на праезд у пасажырскі транспарт павінна быць стаць матэрыяльнай дапамогі на праезд тым, сапраўды мае ў гэтым патрэбу. Хто можа на яе прэтэндаваць і ў якім памеры, вызначыла Пастанова ўрада ад 11 сакавіка 2008 года № 375. Аднак гэты дакумент змяшчае толькі абмежаванні, у тым ліку і да сярэднядушавага даходу сям'і студэнта, што ў рэальнасці па кампенсацыі за праезд звяртаюцца толькі адзінкі. Да таго ж дапамога на праезд можа быць аказана ў выглядзе толькі частковай кампенсацыі (не больш за палову кошту праезнага дакумента) да месца прахавання сям'і. На аўтобусах рэгулярных міжгародніх зносін студэнт можа здзейсніць толькі дзве паездкі ў месяц (туды і назад), а на прыгарадным транспарце — чатыры паездкі на працягу месяца. Прычым часткова кампенсавана мяржына толькі паездкі ў суботу, у нядзелю, святочна дні і ў дні зімовых канікул. А паехаць да бацькоў у пятніцу, а вярнуцца на вучобу ў панядзелак, студэнт, на жаль, не можа.

— Згодна з новай пастановай ўрада, студэнты могуць ціпер прэтэндаваць на частковую кампенсацыю сваіх выдаткаў на гарадскі транспарт, у тым ліку і метрапалітэн, — паведамаў Вадзім Грачоў. — Не выключана, што гэтай магчымасцю студэнты будуць карыстацца больш актыўна, аднак у гэтым выпадку паўстане пытанне наяўнасці сродкаў у ВНУ для выплаты такой матэрыяльнай дапамогі. Таму прапаную вырашыць пытанне павелічэння аб'ёму грашовых сродкаў ступендальнага фонду, якія выдаткоўваюцца на аказанне матэрыяльнай дапамогі з 1,5 працэнта (прадугледжаны сёння) да 2 працэнтаў ад агульнага аб'ёму сродкаў ступендальнага фонду.

Відэаочна адно: створаная сістэма кампенсацыі за праезд сёння не працуе і яе трэба мяняць. Ці хоць бы падняць планку даходаў сям'я, каб павялічыць кола студэнтаў, якія змогуць прэтэндаваць на атрыманне фінансавай падтрымкі.

**Надзея НІКАЛАЕВА.**

## ПРАГРАМІСТАЎ У БЕЛАРУСІ БУДУЦЬ РЫХТАВАЦЬ ПА-НОВАМУ

**СЁННЯ** стартуе адукацыйная і сертыфікацыйная праграма Міжнароднага інстытута акасі «QAI Global Institute» для спецыялістаў ІТ-індустрыі Беларусі. Кіраўнік інстытута Том Ціцкар з гэтай нагоды на мінулым тыдні прыязджаў у Мінск.

### Падрабязней аб праекце

«QAI Global Institute» — гэта адна з самых вялікіх і аўтарытэтных адукацыйных сетак у свеце. Яна існуе з 1980 года і за гэты час ужо падрыхтавала 140 тысяч спецыялістаў. Кампанія прапануе экспрэс-курсы па падрыхтоўцы ІТ-спецыялістаў. Асабліва гэтай арганізацыі ў ахопе ўсё спектра ІТ-спецыяльнасцяў і спецыялізацый, кароткім тэрміне навучэння (усяго 1-3 тыдні) і высокай дынаміцы ўдасканалення зместу курсу.

Менавіта такога партнёра знайшоў кіраўніцтва ЗАТ «Белхард Груп» для рэалізацыі Нацыянальнай праграмы па стварэнні ў Беларусі аднаго з сусветных цэнтраў распрацоўкі праграмнага забеспячэння «ІТ-КРАІНА». Мэта гэтай праграмы — стварэнне ў нашай краіне да 2015 года сучаснай індустрыі распрацоўкі ПЗ, дзе могуць быць працоўныя месцы для 300 тысяч спецыялістаў. Як выказаўся Том Ціцкар: «Я веру, што ў нас агульная мэта — прасунуць Беларусь на больш высокі узровень у сферы ІТ-тэхналогій». Верагодна, штогаворыя валютныя наступленні пасля здзяйснення праекта — каля 7 млрд долараў.

### Прафесія праграміста не толькі для моладзі

«Спецыяльнасць «Праграміст» становіцца ўсё больш папулярнай. Гэта дастаткова цікавая прафесія, якая звязаная з разуменнем працы, змяжымымі паведзінкамі, а таксама высокім заробкам і добрай кар'ерай. Але чамусьці ёсць меркаванне, што гэта ўсё толькі для моладзі, — разважае генеральны дырэктар «Белхард Груп» Ігар МАМОНЕНКА. — Насамрэч, калі ў чалавека ёсць жаданне, то яго могуць падрыхтаваць для такой працы. Пасля чаго яго заробак павялічыцца ў два-тры разы. Менавіта гэта будзе асноўнай матывацыяй для навучэння. Мы зараз рыхтуем добрых спецыялістаў і самі, але шмат па іх спецыяльнасцях і нас навучэнцаў не праходзіць. Таму мы і знайшлі партнёра, які мае досвед у справе падрыхтоўкі патрэбных кадраў». Па словах Ігара Мамоненкі, «QAI Global Institute» гатовы перадаць Беларусі свае стандарты адукацыі ў якасці нацыянальных, якія мы зможам выкарыстоўваць для падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі спецыялістаў.

### Колькі навучанне будзе каштаваць?

Кошт адной чалавека-гадзіны заняткаў — 10 долараў. Поўны курс займае 120 чалавека-гадзін. Да гэтага яшчэ трэба дадаць цэну здачы экзамену — ад 100 да 400 долараў. Атрымліваецца коштам за 1000 долараў... Але Ігар Мамоненка сцвярджае, што такія выдаткі апраўданы: гэтыя грошы вярнуцца хутка, бо пасля навучэння заробак павінен будзе расці.

**Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.**

### Каго будуць браць на перападрыхтоўку?

«Плануецца, што на перападрыхтоўку прыйдуць, напрыклад, людзі са шматлікіх нефэфектыўных інжынерных спецыяльнасцяў. У нас зараз інжынераў у 10 разоў больш, чым у Еўропе ў разліку на адзінку ВУП. І мы мяркуюем, што гэтых работнікаў мы зможам пераадуць на перападрыхтаваць па ІТ-спецыяльнасцях. Да таго ж яшчэ ёсць і вялікая колькасць бухгалтараў, працу якіх можна спакійна замяніць ІТ-тэхналогіяй, а людзей перавучыць, пасля чаго яны будуць прыносіць дзяржаве куды большыя прыбыткі, чым раней», — сцвярджае гендырэктар «Белхард Груп».

### У выкладчыкаў заробак не меншы за праграмістаў

«Мы ўжо правялі выпрабавальную падрыхтоўку трынаццаці выкладчыкаў. Плануецца, што па дамоўе з Міністэрствам адукацыі будзем паступова навучаць вольных спецыялістаў. У нас зараз інжынераў у 10 разоў больш, чым у Еўропе ў разліку на адзінку ВУП. І мы мяркуюем, што гэтых работнікаў мы зможам пераадуць на перападрыхтаваць па ІТ-спецыяльнасцях. Да таго ж яшчэ ёсць і вялікая колькасць бухгалтараў, працу якіх можна спакійна замяніць ІТ-тэхналогіяй, а людзей перавучыць, пасля чаго яны будуць прыносіць дзяржаве куды большыя прыбыткі, чым раней», — сцвярджае гендырэктар «Белхард Груп».

### Мы не горшыя за Індыю

Добры прыклад якаснай працы «QAI Global Institute» — Індыя. Там ІТ-індустрыя развілася вельмі хутка і пазавяла вынікі сусветнага маштабу. А ўсё дзякуючы экспрэс-курсам. Мы маем усе магчымыя для таго, каб пайсці па тым жа шляху. «Індыя глядзіць на сваіх людзей, як на самы вялікі актыву». І Беларусь таксама бачыць у сваіх людзях найважнейшы актыву, — узаўважыў Том Ціцкар. — Мы гатовыя падзяліцца з вашай краінай і прынесці сюды не толькі тэхнічны досвед, але і досвед і веды ў галіне бізнесу, таму што ўніверсітэцкая сістэма добра рыхціць спецыялістаў з тэхнічнымі здольнасцямі, але не падрыхтаваных да бізнесу. Мы прапануем найлепшы досвед, які атрымалі на сусветным узроўні».

### Колькі навучанне будзе каштаваць?

Кошт адной чалавека-гадзіны заняткаў — 10 долараў. Поўны курс займае 120 чалавека-гадзін. Да гэтага яшчэ трэба дадаць цэну здачы экзамену — ад 100 да 400 долараў. Атрымліваецца коштам за 1000 долараў... Але Ігар Мамоненка сцвярджае, што такія выдаткі апраўданы: гэтыя грошы вярнуцца хутка, бо пасля навучэння заробак павінен будзе расці.

**Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.**

## бэжавы спакой ці эмацыянальны каралавы?

**ЗІМОВАЕ** адзенне паспела назаду, і абсалютна большасць з нас не можа дакачацца моманту, калі яго можна будзе схаваць у шафу да наступных халадоў. Якія рэчы будуць актуальныя вясной і ўлетку, што прапануюць мадэльеры да сезона вясна-лета-2011, расказаў галоўны мастакі кіраўнік Беларускага Цэнтра Моды, вядучы дызайнер Эльвіра ЖВІКАВА.

### КОЛЕРЫ

— Пасты зімы, якая прынесла нам напрыканцы такія нягледзіма выправажы, пасля цёплых зімовых пухавічкі хочацца апраўчыць штосьці лёгкае. Вядома ж, гэта будзе трэнчы. Ужо не першы сезон яны паціпяваюцца як у мужчынскім, так і ў жаночым адзенні, — расказвае мадэльер.

Гэтай вясной трэнчы могуць быць аднатоннымі шэра-бэжавымі або цёмна сінімі («блю нэві»). Базавы колер гэтага сезону — гэта ўсе адценні бэжавага: таны карамель, пяску, магчыма, з лёгкімі шараватымі адценнямі.

— Не дарма кажуць, што бэжава гэта вясной і летам — гэта новы чорны. Калі раней мы ўсе колеры прапушчалі праз чорны, то яшчэ гэтай вясной у базавыя калекцыі бэжава пачаў яго актывуаваць. Але гэта не значыць, што ўсе мы будзем хадзіць у адзенні нейтральна-бэжавых тонаў, што ўсё будзе стрымана і рафінавана. Будучы ў яркім услёбкі. Гэта эмацыянальныя ружовыя і аранжавыя тоны, — зазначае Эльвіра Жвікава.

Гэтыя вясна і лета вызначацца вяртаннем моды на касцюмы ў адным колеры. Такую сітуацыю паціпяваюць вядомыя сусветныя брэндзі. Касцюм з базавымі вузкімі шотнікам даўжынёй 7/8 і жакет вытрымліваюцца ў каралавым ці бірузовым колеры. Ролю яркіх ўсплёскаў будуць выконваць ружова-каралавы, аранжавы і бірузовы. Гэта тры колеры, якія ўноўно ноткі трасці і вясенняй адчуванняў. Не забыты дызайнерамі і зялёныя адценні. Тут да месца кіславаты лямі і колер травы. Але гэта таксама выдатная хутэй ў набытках.

Побач з бэжавымі адценнямі і яркімі каларовымі ўсплёскамі вялікую папулярнасць будуць мець усе адценні белага. Гэта не толькі медыцынскія белы, але і адценне малака — неадбелены колер. Актывнае спалучэнне белага розных фактур: прэзрыстае з непразрыстым, вуалева паверхні з больш шчыльнымі, «мясістымі», зярністым.

— Тут вельмі пераканаўчыя пазіцыі лёну. Прычым зусім не таму, што мы «развіваем ільняную прамысловасць». Увесь свет даўно з задавальненнем яго носяць, асабліва ў адзенні «кажуля». Лён з зямляй, «м'ятай» апрацоўкай, у неадбеленым белым варыянце ці ў мяккіх вымытых каларовых раўняннях будуць выглядаць вельмі выгадна, — тлумачыць мадэльер.

### ТКАНІНЫ

Перавагу ў новым сезоне дызайнеры аддадуць аднатонным тканінам дастаткова простых пераплячэнняў.

Гэта палатняныя пераплячэнні, дыяганаль, а таксама рэпсы, піке — дробныя структурныя малюначкі на паверхні тканіны. Сыходзіць з моднага трэнду адкрытыя глянцы на паверхні, атланцы паверхні. У модзе ў першую чаргу баўвоўны рознай шчыльнасці, са стрэйчам ці без стрэйчу, баўвоўны з шоў-жоў, шоўк з халоднымі апрацоўкамі, з ніжым новага пакалення, шэрсць вельмі высокіх нумароў, шэрсць з шоўкамі і, безумоўна, лён.

### СТРОЙ АУТЭНТЫЧНАСЦІ

— Яны быццам бы прыслухваюцца гісторыі падарожжа, прыслухваюцца пяском і пылам дарог, — расказвае Эльвіра Жвікава.

Данім гэтай вясной не такі рывані і працэты, якім быў раней, а толькі злёгка прапараны. Актывнае скіні з дэніму, яны выдатна выглядаюць з тунікамі. Не сыходзіць з пудымаў і «марская тэматыка». Аднава ў гардэробах модніц да месца ўсе магчымыя трыкатажныя топы прамога, прамавугольнага крою з пзуўным рытмам палос, які вельмі часта цытуе марскія цыліянышкі. Марская тэматыка — гэта і курткі-бушлаты, і бела-сіне-чырвоныя спалучэнне.

У новым сезоне эфектна можна паэксперыментаваць з шыццём і карунамі. Як правіла, гэта сукенкі з шыцця, сукенкі з плешчых карунак, маленькія кардыганы з шыцця, нават шорты і спадніцы з шыцця. Што датычыць спадніц, то гэта А-падобныя спідніцы, пры гэтым жакеткі пакаронаны або да сярэдніх сцягна.

Яшчэ адна тэма — «бон-тон». Яна ісперываваная 60-мі, пабудаваная на дакладных прамавугольных сілуэтах, з аднатонным тканіна. Адзенне сваім колерам нагадвае работы рангага Сэн-Ларана канца 60-х — ланаканічны сукенкі з выразам пад горла прамога сілуэта з лёгкіх, А-падобных трапецый. Гэта сукенкі для офіса, простыя прамавугольнага крою жакеты, шотнікі даўжынёй 7/8, так званыя базавыя, без аб'ёмных складак на талі, якія выконваюцца з тканіны са стрэйчам, як правіла, украочаныя. Такія штаны выдатна выглядаюць з абуткам на плоскім ходу або з туфлямі са схаванай платформай ці на высокім аб'ёме.

З ішага боку, сукенкі гэтым летам вельмі рамантычныя, адражныя па талі, запашаныя, з набіўных шыфонаў, трыкатажных палотнаў, шоўка. Вельмі актуальныя спадніцы за калена, сабараныя па талі, выкананыя з мяккага струменістага шоўку. Актывнасць набіўных розных блузкі, яны нават могуць пасупернічаць з сукенкамі. Але блузкі не маленькія, якія прылягаюць, а аб'ёмныя, яны выдатна пасуюць да вузкіх штаноў з джынсавай ці стрэйчвай тканіны.

### АБУТАК І СУМКІ

У